

СМАК МЯСА

I

Спачатку ён быў Крыстофер Белью. У каледжы зрабіўся Крысам Белью. Пазней у колах артыстычнай багемы¹ Сан-Францыска пачалі зваць як Кіт² Белью. І нарэшце ніхто не называў яго інакш, як Смок Белью. Гэтая гісторыя змен яго імені цесна звязана з гісторыяй яго ўласных змен. Іх не адбылося-б, калі-б у яго не было пышчотнай маці і жалезнага дзядзі і калі-б ён не атрымаў ліста ад Джылета Беламі.

«Я толькі што бачыў нумар «Хвалі», — пісаў Джылет з Парыжа. — О'Гара несумненна даб'еца поспеху. Аднак я заўважыў у часопісе некаторыя промахі (тут ішлі падрабязныя ўказанні адносна таго, што неабходна было яшчэ зрабіць у шматабяцающим штотыднёвіку)... Схадзі да яго і пагавары аб гэтым. Няхай ён, аднак, думае, што ўсе гэтыя меркаванні зыходзяць асабіста ад цябе. Пра мяне не гавары ні слова. Калі ён дазнаеца, што гэта я загадваю, ён абавязкова зробіць мяне сваім парыжскім карэспандэнтам. А я гэтага зусім не жадаю, таму што лічу за лепшае атрымліваць наяўнымі

¹ Багема (па-французску «цыганічына») — так французскі пісьменнік Мюржэ называў студэнтаў Ласінскага квартала ў Парыжы. З таго часу багемай называюць людзей, якія вядуць лёгкі, бесплакотны і беспагадкавы образ жыцця.

² Кіт (англ.) — кацянё.

трасшыма ў тоўстых часопісах. Галоўнае, няхай ён прагоніць хутчэй тупіцу, якому даручыў музычную і мастацкую крытыку. У Сан-Францыска-ж заўсёды была свая ўласная літаратура. Цяпер яе няма. Няхай О'Гара парапытае і адкапае якога-небудзь дзівака, які мог-бы забяспечваць «Хвалю» з нумара ў нумар раманам з працягам, адлюстроўваючым сапраўдную рамантыку, захапленне і каларыт Сан-Францыска».

І вось Кіт Белью прышоў у рэдакцыю «Хвалі», каб шчыра выказаць гэтыя меркаванні. О'Гара выслухаў. О'Гара паспрачаўся. О'Гара згадзіўся. О'Гара выгнаў тупіцу, які пісаў крытычныя артыкулы. Нарэшце, О'Гара зрабіў з Кітам тое, чаго так баяўся Джылет у далёкім Парыжы. Бо калі О'Гара жадаў чаго-небудзь, ніхто з яго сяброў не мог адмовіць яму ў просьбе. Ён быў мілы, да невыказнасці. Перш чым Кіт выбраўся з рэдакцыі часопіса, ён зрабіўся сурэдактарам О'Гара, абязцаў пастаўляць штотыднёва некалькі слупкоў для крытычнага аддзела, пакуль не знайдзецца другі супрацоўнік, і даваць для кожнага нумара раздзел рамана з жыцця Сан-Францыска ў дзесяць тысяч слоў — і ўсё гэта зусім бясплатна.

— «Хвала» пакуль яшчэ не можа плаціць, — растлумачыў О'Гара і тут-же пераканаўча даказаў, што ў Сан-Францыска ёсць толькі адзін чалавек, здольны стварыць падобны раман, і гэты чалавек — Кіт Белью.

— О божа, выходзіць, што дзівак, пра якога казаў Джылет, я сам! — горка прастагнаў Кіт, спускаючыся па вузкай лесніцы.

І з гэтага моманту пачалося яго рабскасе служэнне О'Гара і ненаедным слупкам «Хвалі». Тыдзень за тыднем не выходзіў ён з рэдакцыі, выправаджваючы крэдытораў, спрачаўся з друкарамі і даваў кожны тыдзень дваццаць пяць тысяч слоў на самыя рознастайныя тэмы. Чым далей, тым рабілася цяжэй. «Хвала» была танарлівай. Спартрэбліліся ілюстрацыі. Гэта вяло да вялікіх расходаў. Грошай не было нават для аплаты Кіта Белью, і ўжо вядома не было сродкаў для пашырэння штата.

— Вось што значыць быць пакладзістым хлопцам, — пра-бурчэў аднойчы Кіт.

— Падзяка богу за пакладзістых хлопцаў! — з слязмі на вачах усклікнуў О'Гара, паціскаючы Кіту руку. — Вы выратавалі мяне, Кіт! Не было-б вас, я вылецеў-бы ў трубу. Пачярпіце яшчэ крышачку, сябра, пасля будзе лягчэй.

— Ніколі, — жаласліва прастагнаў Кіт. — Я ясна бачу свой лёс. Так будзе заўсёды.

Крыху пазней яму прышла ў галаву думка, як пазбавіца ад гэтай работы.

Дачакаўшыся зруchnага моманту, ён у прысутнасці О'Гара спатыкнуўся аб крэсла. Праз некалькі хвілін ён выцяўся аб край стала і перавярнуў дрыжачымі пальцамі баначку з kleем.

— Выпілі ўчора? — запытаў О'Гара.

Кіт працёр вочы рукамі і, перш чым адказаць, кінуў на яго сплоханы позірк.

— Не, не ў гэтым справа. Гэта вочы. Яны адмаўляюца працаваць. Вось што.

На працягу некалькіх дзён ён прадаўжаў натыкацца на ўсе прадметы канторскай абстаноўкі. Але сэрца О'Гара не змяячалася.

— Вось што, Кіт, — сказаў ён аднойчы, — вам трэба схадзіць да акуліста. Хоць-бы да доктара Хасданпля. Гэта драгі чалавек. Вам гэта нічога не будзе каштаваць. Можна зрабіць за кошт аў'яў. Я сам перагавару з ім.

Ён стрымай слова і накіраваў Кіта да акуліста.

— Вашы вочы ў поўным парадку, — заяўіў урач пасля ўважлівага агляду. — Сапраўды, выдатныя вочы — такіх адна пары на мільён.

— Толькі не кажыце гэтага О'Гара, — папрасіў Кіт. — І прыпішыце мне цёмныя акуляры.

У выніку О'Гара выказаў Кіту спачуванне і зноў з захапленнем пачаў расказваць аб tym часе, калі «Хваля» стане на ногі.

На вялікую радасць для Кіта ў яго былі прыбыткі. Яны, праўда, былі досыць скромныя, але ўсё-ж давалі яму магчымасць быць членам некалькіх клубаў і наймаць майстэрню ў Лацінскім квартале¹. З таго часу як Кіт зрабіўся сурэдактарам «Хвалі», расходы яго моцна скарациліся. Яму некалі было траціць гроши. Ён больш не бываў у студыі і перастаў наладжваць свае славутыя, прыгатаваныя на жароўні вячэры, якімі ён частаваў раней мясцовую багему. Аднак гэта не перашкоджала яму сядзець цяпер без трошай, бо «Хваля», якая заўсёды перажывала фінансавы крызіс, паглынала разам з яго духоўнымі сіламі і ўсе яго сродкі. Ілюстратары перыядычна адмаўляліся даваць ілюстрацыі, друкары перыядычна адмаўляліся друкаваць, і нават канторшчык неаднаразова адмаўляўся

¹ У Лацінскім квартале жывуць галоўным чынам мастакі, пісьменнікі, студэнты.

выконваць свае абавязкі. Ва ўсіх гэтых выпадках О'Гара звяртаў на Кіта ўпрашальны позірк, а Кіт рабіў усё астатніяе.

Калі паразод «Эксіэльсіор» прыбыў з Аляскі і прывёз вестку аб tym, што ў Кландайку знайдзены залатыя пяскі і што ўся краіна звар'яцела, Кіт зрабіў свайму выдаўцу надзвычай лёгкадумную прапанову.

— Паслухайце, О'Гара, — сказаў ён, — гэтая залатая гарачка будзе вельмі моцная — як у тысяча восемсот сорак дзесятым годзе¹. Што, калі б паехаць туды за матэрыялам для «Хвалі»? Выдаткі я вазьму на сябе.

О'Гара паківаў галавой.

— Вы мне неабходны ў рэдакцыі, Кіт. І пасля — як-жа будзе з раманам? Дарэчы, я толькі што спаткаў Джэксона. Ён едзе заўтра ў Кландайк і даў згоду кожны тыдзень прысылаць нам адтуль карэспандэнцыі і фота. Я не адпусціў яго, пакуль ён не паабяцаў мне; уся пекната ў tym, што гэта нам нічога не будзе каштаваць.

У той-же дзень Кіт зноў пачаў аб Кландайку — ад свайго дзядзя, з якім ён сустрэўся ў кутку клубнай бібліятэкі.

— Ало, дзядзечка! — прывітаў ён старога, апускаючыся ў скурданое крэсла і з асалодай выцягваючы ногі. — Ці не хочаце зрабіць мне кампанію?

Ён заказаў кактэйль, але дзядзя задаволіўся сваім улюбленым рэдзенъкім чырвоным віном мясцовай вытворчасці. Ён вельмі часта пераводзіў непахвальнаяя, уразліўшая позіркі з кактэйля на твар пляменніка. Кіт бачыў, што яму не мінуць настаўлення.

— У мяне толькі адна хвіліна часу, — таропка заяўіў ён. — Трэба пабываць на выстаўцы Кейта ў галерэі Элеры і напісаць поўслупка.

— Што гэта з табой? — запытаўся дзядзька. — Твар бледны, выгляд змучаны...

Кіт прастагнаў у адказ.

— Я, відавочна, буду мец прыемнасць пахаваць цябе, — казаў далей дзядзя. — Гэта ясна, як дзень.

Кіт сумна паківаў галавой.

— Дзякую вам. Я не ахвотнік да чарвей. Больш паважаю краматорый.

Джон Белью належалі да моцнай і загартаванай пароды людзей, якія ў пяцідзесятых гадах перасеклі вялікую раўніну

¹ У 1849 годзе многіх ахапіла «залатая гарачка» ў сувязі з адкрыццём распрацоўкай каліфарнійскіх руднікоў.

ў фургонах, запрэжаных валамі. Аснова ў яго была жалезная, закладзеная ў дзяцінстве, якое працякло ў абставінах заваёў новай краіны.

— Не так ты жывеш, Крыстоф. Мне сорамна за цябе.

— Струна грэху і гэтак далей? — усміхнуўся Кіт.

Стары паціснуў плячыма.

— Не сумуйце так па мне, дзядзечка. Я-б хацеў, каб гэта была струна грэху. Але з гэтым даўно скончана. У мяне на гэта няма часу.

— Тады што-ж?

— Мощная зморанаць.

Джон Белью пыркнуў адрывістым недаверлівым смехам:

— Сапраўды? — Новы прыступ смеху.

— Чалавек — гэта прадукт навакольнага асяроддзя, — заявіў Кіт, паказваючы на дзядзькаву шклянку. — Ваша весялосць такая-ж шчылкая і рэдкая, як і ваша пітво.

— Мощная зморанаць! — здзекваўся дзядзька. — Ды ты-ж за ўсё жыццё і цэнта не зарабіў!

— Аб заклад, што зарабіў, толькі ніколі не атрымліваю заробленага. Якраз цяпер я зарабляю да пяцісот далараў у тыдзень і працую за чатырох.

— Карціны, якіх ніхто не купляе? Ці...э...э... яшчэ якая-небудзь падобная дрэнь? Умееш ты плаваць?

— Некалі ўмеў.

— Ездіць конна?

— Прабаваў калісьці.

Джон Белью фыркнуў з агідаю.

— Я рад, што твой бацька памёр і не можа бачыць цябе ва ўсім блеску твай нікчэмнасці, — сказаў ён. — Твой бацька быў сапраўдны мужчына, да кончыкаў пальцаў. Разумееш ты? Мужчына! Думаецца мне, што ён хутка выбіў-бы з цябе ўвеселі гэты музыкальны і артыстычны брэд.

— Куды там! У наш заняпала час... — уздыхнуў Кіт.

— Я зразумеў-бы цябе і, можа быць, нават прымірыўся-б з усёй гэтай беліярдою, калі-б ты дасягнуў хоць у чым-небудзь поспеху. Але ты не зарабіў у жыцці ні аднаго цэнта і не зрабіў нічога, вартага мужчыны.

— Гравюры, карціны, вееры, — з безуцешным выглядам сказаў Кіт.

— Ты праста мазілка, ды яшчэ і няўдачнік да таго-ж. Якія карціны ты пішаш? Бясколерныя акварэлі ды брэдавыя плакаты? И нічога ніколі не выстаўляў, хоць-бы нават тут, у Сан-Францыска.

— А, не, вы забыліся! Адна-ж з маіх карцін вісіць у вяліз-
най зале гэтага самага клуба.

— Найгрубейшая карыкатура! А музыка! Твая пяшчотная,
але неразважлівая маці выкідвала на твае ўрокі сотні дала-
раў. Але ты і тут застаўся дылетантам і няўдачнікам. Ты ні
разу не зарабіў хоць-бы пяць далараў, акампаніруючы каму-
небудзь у канцэрце. А твае песенькі! Такая драбніца, якую
ніхто не жадае выдаваць. Іх распівае толькі натоўп гэтых
жулікаў з багемы.

— Я выпускціў раз кнігу, памятаеце — санеты, — няўпэў-
нена запярэчыў Кіт.

— А што гэта табе каштавала?

— Усяго дзвесце далараў.

— Яшчэ якія дасягненні?

— Я паставіў п'есу ў летнім павільёне.

— А што яна дала табе?

— Славу.

— І ты калісьці плаваў і спрабаваў ездзіць конна! — Джон
Белью з заўшняй энергіяй стукнуў шлянжай аб стол. —
На што-ж ты ўсё-такі годны, чорт забяры? Ты-ж заўсёды
быў здаровым малым, а між тым нават ва універсітэце не
гуляў у футбол. Ты не грэб. Ты не...

— Я займаўся боксам і фехтаваў... крыху.

— Калі ты баксіраваў у апошні раз?

— Даўно. Казалі, што ў мяне выдатны вокамер і пачуццё
дыстанцыі, толькі мяне лічылі... э... э...

— Ну, кажы.

— Непастаянным.

— Ты хочаш сказаць — лянівым.

— Мне самому здавалася, што гэта быў дужа мяккі вы-
раз.

— Мой бацька, сэр, а ваш дзед Ісаак Белью забіў чалавека
ўдарам кулака, калі яму было шэсцьдзесят дзесяць год ад на-
раджэння.

— Каму, чалавеку?

— Не, твайму дзеду, бессаромнік. Ты ў шэсцьдзесят дзе-
сяць год і камара не заб'еш.

— Час змяніўся, о дзядзечка! Цяпер за забойства садзяць
у турму.

— Твой бацька праехаў аднойчы сто восемдзесят міль
конна без адпацынку для сну і загнаў траіх коней.

— Калі-б ён жыў у нашы дні, ён прахрапеў-бы ўсю дарогу
ў пульманаўскім вагоне.

Дзядзечка ледзь не захлынуўся ад абурэння. Авалодаўшы сабой, ён з цяжкасцю выгаварыў:

— Колькі табе год?

— Вы, напэўна, самі...

— Так, ведаю. Дваццаць сем. Калі ты скончыў універсітэт, табе было дваццаць два гады. Цэлых пяць год ты толькі і рабіў, што маляваў, брынкаў і крываўся. Ну, прызнайся-ж перад богам і людзьмі: на што ты прыгодны? У тваім узросце ў мяне была адзіная змена бялізны. Я, быў аб'езчыкам у Калюзе. Я быў моцны, як камень, і мог спаць на голым камені. Харчаваўся я саланінай і медзвяжачнай. І вось нават цяпер я фізічна макнешы за цябе. Твая вага, можа быць, калі ста шасцідзесяці пяці фунтаў, а я хоць цяпер магу паваліць цябе і расплюшчыць вось гэтымі кулакамі.

— Для таго каб паглынаць кактэйлі і рэдкую гарбату, не патрабуецца цудаў фізічнай сілы, — запярэчыў Кіт. — Хіба вы не бачыце, дзядзечка, што час змяніўся? Ды і выхаванне маё было няправільнае. Мая дарагая неразважлівая маці...

Джон Белью нездаволена паморшчыўся.

— ... як вы самі сказали, была залішне добрая да мяне, трymала мяне ў ваце, і таму падобнае. Калі-б я ящэ хлапчуком прымаў удзел у тых сапраўдных мужніх вылазках, якія вам так да спадобы... Дарэчы, чаму вы ніколі не бралі мяне з сабой? Вось-жа захапілі мы Хэла і Робі, калі накіраваліся ў Сьеру і Мексіку?

— Мне здавалася, што ты праз меру падобен на маленькага лорда Фаунтлероя¹.

— Па вашай віні, дзядзечка, і па вініе маёй дарагой маці. Як-же я мог загартаваць сябе? Мяне лічылі толькі дзіцем. Што мне заставалася, апрача гравюру, карцін і веераў? Хіба я вінен у тым, што мне ніколі не прышлося як след папацець?

Стары зірнуў на свайго пляменніка з яўным нездаволеннем. Ен не мог больш выносіць гэтага лёгкадум'я.

— Ну, добра, я якраз збіраюся прадпрыняць адну з тых вылазак, якія ты называеш сапраўды мужнімі. Што, калі-б я запрасіў цябе на гэты раз?

— З некаторым спазненнем, трэба прызнацца. Куды гэта?

— Хэл і Робі едуць у Кландайк, і я збіраюся праводзіць іх цераз перавал да азёра. Адтуль я павярну назад...

Ен не скончыў фразы, таму што малады чалавек ускочыў і скапіў яго за руку.

¹ Лорд Фаунтлерой — герой вядомай аповесці Бернет.

— Мой выратоўца!

Джон Белью недаверліва настаражыўся. Яму і ў галаву не прыходзіла, што Кіт прыме яго запрашэнне.

— Ты жартуюш! — сказаў ён.

— Калі мы едзем?

— Падарожжа будзе цяжкае. Ты нам лерашкодзіш.

— Не перашкоджу. Я буду працаваць. Я навучыўся працаваць з таго часу, як паступіў у «Хвалю».

— Кожны павінен узяць з сабой прыпасаў на цэлы год. Туды нахлыне столькі народа, што індзейцы не справяша з пераноскай багажа. Хэлу і Роберту прыдзецца на сваіх плячах перацягваць сваё снаражэнне. Вось для чаго я еду: хачу дапамагчы ім несці груз. Калі гы паедзеш з намі, табе прыдзецца рабіць тое-ж самае.

— Вось пабачыце.

— Але-ж ты не зможаш пераносіць цяжары, — зауважыў Джон Белью.

— Калі мы едзем?

— Заўтра.

— Не думайце, калі ласка, што на мяне так падзейнічалі вашы слова, — сказаў Кіт на развітанне. — Мне праста неабходна знікнуць як-небудзь, куды-небудзь ад О'Гара.

— Што яшчэ за О'Гара? Япошка?

— Нё. Ён ірландзец. Наглядальнік за рабамі, мой лепшы сябра. Гэта выдавец, уласнік і вялікі тыран «Хвалі». Усё падпарадкоўваецца яму. Ён умее прымусіць іншых працаваць.

У гэты-ж вечар Кіт Белью напісаў О'Гара запіску.

«Еду ў водпук на некалькі тыдняў, — растлумачыў ён. — Падшукайце на гэты час каго-небудзь, хто мог-бы пісаць працяг рамана. Мне вельмі шкада, сябра, але справа ідзе аб маім здароўі. Вярнуўшыся, я прыналягу на працу з падвоенай энергіяй».

II

Кіт Белью высадзіўся сярод шалёнай таўкатні на бераг Дайе, завалены тысячапудовым багажом тысяч людзей. Гэтыя вялізныя масы снаражэння і харчавання, якія выгружаліся з параходу на бераг, пачыналі пакрыху перапраўляцца ўгару па даліне Дайе і праз Чылькут. Пераход працягласцю ў дваццаць восем міль можна было зрабіць толькі на ўласных нагах, пераносячы груз на спіне. Хоць цана за пераноску фунта багажа паднялася з восьмі цэнтаў да сарака, індзейцы-насельнічыкі былі нарасхват, і ўсім было ясна, што надыходзячая

зіма засцігне большую частку снаражэння па гэты бок перавала.

Самым няволытым з усіх навічкоў тут быў Кіт. Як і сотні іншых навічкоў, ён начапіў пояс з патронамі, на якім матляўся вялізны рэвальвер. Дзядзя яго, поўны ўспамінаў аб даўно мінульых небяспечных падарожжах, быў таксама вінен у гэтым. Але Кіт Белью быў настроены рамантычна. Яго захапляў мішурны блеск залатой ліхарадкі, і ён наглядаў за рухам чалавечага патоку вачыма мастака. Ён не адносіўся да гэтага сур'ёзна. Як ён сказаў яшчэ на параходзе, гэта зусім не похараны. Ён праста едзе ў водпук і збіраецца кінуць позірк цераз перавал, а затым вярнуцца дамоў.

Пакінуўшы сваіх спадарожнікаў наглядаць за выгрузкай багажа, Кіт пайшоў угору па пясчанаму берагу да старой факторыі. На твары яго не было таго самаздаволенага выгледу, які ён заўважыў у іншых маладых людзей з рэвальверамі. Яго абагнаў моцна складзены індзеец, шасці футаў ростам, з вялізным цюкам за плячыма. Кіт пайшоў за ім услед, любуючыся выдатнымі ікрамі гэтага чалавека, а таксама грацыяй і вольнасцю, з якой ён рухаўся, не гледзячы на важкі лакунак. Індзеец зпусціў свой цюк на ваті перад факторыяй, і Кіт далучыўся да групкі гледачоў, якія захапляліся насільшчыкам, акружыўшы яго. Цюк важкі сто дваццаць фунтаў¹, і гэтая лічба таямнічым шэптам перадавалася з вусаў у вусны.

«Гэта здорава!» — падумаў Кіт і задаў сабе пытанне, зможа ён падняць такі цяжар ды яшчэ ісці з ім.

— На возера Ліндэрман, прыяцель? — запытаў ён.

Індзеец, надуўшыся ад гонару, сцвярджальна буркнуў.

— Колькі вы бярэце за такі цюк?

Пяцьдзесят далараў.

На гэтым размова абарвалася. Увагу Кіта заняла маладая дзяўчына, якая стаяла на парозе. На ёй не было ні спартыўных брыджэй, ні задужа кароткай спадніцы, як у іншых жанчын, што прыехалі паразодам. Яна была апранута так, як апранаеца звычайная жанчына, накроўваючыся ў падарожжа. Яго здзівіла і ўразіла, што яна іменна тут і павінна быць, што яна неяк звязана з навакольным. Да таго-ж яна была маладая і прыгожая. Ззяючая прыгажосць і хараство яе авальнага твара прыкавалі яго ўзорок, і ён доўга любаваўся ёю, да таго часу, пакуль дзяўчына не адчула, што на яе пазіраюць. Тады

¹ Англійскі фунт—некалькі менш поўкілограма (450 грамаў).

яе вочы, цёмныя, з даўгімі вейкамі, у сваю чаргу падняліся на Кіта з халоднай цікаўнасцю. З яго твара яны з выразнай іроніяй перайшлі на вялікі рэвальвер. Затым яе вочы зноў сустрэліся з яго ўзрокам і ў іх адлюстравалася зняважлівая насмешка, закрануўшая яго, як удар бізуна. Дзяўчына павярнулася і паказала на Кіта чалавеку, які стаяў побач з ёю. Той зірнуў на Белью з такім-жа іранічным выражэннем.

— Чэчака, — сказала дзяўчына.

Чалавек, падобны на брадзягу ў сваіх недарағіх штанах і падранай шарсцянай куртыцы, суха ўсміхнуўся, і Кіт, сам не ведаючы чаму, адчуў сябе зняважаным. «Але як-бы там ні было, а яна надзвычай прыгожая дзяўчына», вырашыў ён, калі тыя рушылі. Ен звярнуў увагу на яе паходку і вырашыў, што пазнае яе і праз тысячу год.

— Бачылі гэтага чалавека з дзяўчынай? — запытаўся ў Кіта яго сусед. — Ведаецце, хто гэта?

Кіт паківаў галавой.

— Карыбу Чарлі. Мне толькі што паказалі яго. Яму здрава пашанцевала ў Кландайку. Тутэйшы. На Юконе ўжо год дзесяць. Якраз цяпер едзе на нейкі час.

— Што значыць «чэчака»? — запытаўся Кіт.

— Вы чэчака. І я таксама, — быў адказ.

— Можа быць. Але вы мне растлумачце, што гэта значыць. — Навічок.

Вяртаючыся зноў на бераг, Кіт усё паўтараў сам сабе гэтае слова. Не вельмі ўжо прыемна мужчыне, калі такая восьмалікатная паненка называе яго навічком.

Усё яшчэ пад уражаннем сілы індэйца, Кіт забраўся ў праход між цюкамі і вырашыў паспрабаваць свае ўласныя сілы. Ен выбраў меж мукі, які, як ён ведаў, важыў ста фунтаў, шырокая расставіў ногі, нагнуўся і паспрабаваў узяць яго сабе на плечы. Першай яго думкай было, што ста фунтаў — немалая вага. Другой — што спіна яго недастатковая моцная. Потым ён вылаяўся і нарэшце пасля пяці хвілін дарэмных намаганняў зваліўся пад непасільным цяжарам. Ен выцер пот з ілба і ў тую-ж хвіліну ўбачыў над кучай мяхоў з харчаваннем твар свайго дзядзькі Джона Белью, непрыязна і насмешліва сачыўшага за ім.

— Божа мой! — ускрыкнуў гэты апостал мужнасці. — Як гэта ад нас утварылася такое нікчэмнае патомства. Калі мне было шаснацца год, я гуляючы спраўляўся з такім глупствам...

— Але-ж вы забываеце, дзядзечка, — запярэчыў Кіт, — што мяне не кармілі з дзяцінства мёдзвяжацінай.

— ... і гуляючы спраўлюся з ім, калі мне стукне шэсцьдзесят.

— А ну, пакажыце, як вы гэта робіце.

І Джон Белью паказаў яму. Дзядзю было сорак восем год, але ён нагнуўся над мехам, мошна схапіў яго, трохі раскачаў і, выпраміўшыся, шпаркім рухам перакінуў стофунтовы цяжар цераз плячу.

— Прывычка, мой хлопчык, прывычка і моцная спіна!

Кіт пачціва зняў капялюш.

— Вы дзіва, дзядзечка, вялікае дзіва! Як вы думаеце, ці змагу я набыць такую прывычку?

Джон Белью пачіснуў плячымі.

— Ты ўцячэш перш чым мы кранемся ў дарогу.

— І не падумаю,—прабурчэў Кіт.—Там мяне чакае О'Гара, рыкаючы леў, і я не вярнуся да яго, пакуль будзе хоць якая-небудзь магчымасць заставаца тут.

III

Першае выпрабаванне Кіта прайшло пласляхова. Да Фінеганскага раздарожжа ўдалося наянцы індэйцаў, якія згадзіліся перанесці дзве тысячы пяцьсот фунтаў снагражэння. Пачынаючы з гэтага месца, трэба было цягнуць цяжар на ўласны спін. Было вырашана праходзіць кожны дзень па адной мілі. Гэта вельмі лёгка на паперы. Джон Белью павінен быў заставаца на стаянках і рыхтаваць ежу, таму ён толькі зрэдку мог дапамагаць пераносіць груз. Такім чынам, кожнаму з трох маладых людзей трэба было штодзённа перацягваць восемсот фунтаў на адлегласці адной мілі. Паднімаючы па пяцьдзесят фунтаў за раз, кожны з іх павінен быў зрабіць у дзень шаснаццаць міль з цяжарам і пятнаццаць без яго.

«Таму што ў апошні раз нам ужо не прыдзецца вяртасца!» зрабіў прыемнае адкрыццё Кіт. Пры восьмідзесяці фунтах грузу трэба было рабіць штодзённа дзесятнаццаць міль, а пры ста — толькі пятнаццаць.

— Я не люблю хадзіць, — сказаў Кіт, — таму панясу сто фунтаў. — Ён прыкметній недаверлівую ўсмешку на твары дзядзькі і таролка дававіў: — Вядома, мне прыдзецца патрэніравацца спачатку. Усім гэтым штукам і выкрутам трэба вучыцца. Я пачну з пяцідзесяці фунтаў.

Ён так і зрабіў і, узвеglішы на сябе цюк, весела падаўся ў дарогу. Прайшоўши мідю, ён скінуў груз і лёгкім крокам вярнуўся назад. Гэта аказалася лягчэй, чым ён думаў. Але дзве мілі сцерлі ворс з яго сілы, агалішы слабую аснову. Другі яго цюк важкі шэсцьдзесят пяць фунтаў. Гэта было ўжо значна цяжэй, і Кіт страціў сваю першапачатковую рухавасць. Некалькі разоў за час пераходу ён, па прыкладу ўсіх насільшчыкаў, садзіўся на зямлю і прысланяў груз, не скідаючы яго з плеч, да каменя ці пня. Калі справа дайшла да трэцяяга цюка, Кіт канчаткова заганарыўся. Ён прыматацаў да рамянёў мех бабоў у дзевяноста пяць фунтаў і крануўся ў дарогу. К канцу першых ста кроکаў ён адчуў, што сілы падаюць яго. Ён прысеў і выцер з твара пот.

— Кароткія пераходы і кароткія адлачынкі, — прабурчэў ён, — вось у чым справа.

Іншы раз яму не ўдавалася зрабіць нават поўных сто кроکаў, і кожны раз, як ён, перадыхнуўши, зноў падымаўся на ногі, тоша рабілася несумненна цяжэйшай. Ён задыхаўся і ўвесь абліваўся потам. Не прайшоўши і чвэрткі мілі, ён зняў сваю шарсцянную фуфайку і павесіў яе на дрэва. Крыху пазней скінуў капялюш. К канцу першай поўмілі ён адчуў, што больш не можа. Ніколі ў жыці ён не рабіў такіх намаганняў; ён быў упэўнены, што прышоў яго канец. Ён сядзеў задыхаючыся, як раптам позірк яго ўпаў на вялізны рэвалвер і цяжкі пояс з патронамі.

— Дзесяць фунтаў лішку, — усміхнуўся ён, адчэпліваючы пояс.

Ён нават не патурбаваўся павесіць яго на дрэва, а проста кінуў у прыдарожны хмызняк. Сочачы за патокам нагруженых людзей, якія цягнуліся ля яго ўверх і ўніз, ён убачыў, што і іншыя навічкі адчэплівалі сваю агністрэльную зброю.

Кароткія пераходы прыйходзіліся яшчэ больш скарачаць. Часам ён з цяжкасцю, хістаючыся, праходзіў кроکаў сто і вымушан быў рабіць перадышкі, бо сэрца яго злавесна траплялася, кроў стукала ў скронях і барабанных перапонках, а калені агідна дрыжэлі. Адлачынкі рабіліся даўжэйшымі. Аднак мозг яго не пераставаў працаўца. Перад ім ляжала яшчэ дваццаць восем міль шляху, гэта значыць дваццаць восем дзён такой працы, а гэта, па агульных водзівых, была яшчэ самая лёгкая частка дарогі.

— Вось пачакайце, дабярэмся да Чылькута, — казалі яму спадарожнікі, спыняючыся, каб пагаварыць і адлачыць, — там прыдзецца ісці на чацвярэнъях.

— Ніякага Чылькута не будзе,—адказваў ён.—Для мянэ ва ўсякім разе. Задоўга да Чылькута я заспакоюся ў магілцы, пакрытай імхом.

Раз ён пакаўнуўся і зрабіў вялікае намаганне, каб утрымацца. Гэта напалохала яго. Ен адчуў, як усё ў яго сярэдзіне абарвалася.

— Калі толькі я ўпаду калі-небудзь з гэтым грузам на спіне, пішы прапала,—сказаў ён аднаму з сваіх спадарожнікаў.

— Гэта што!—адказаў той.—Пачакайце, дабярэмся да Вялікай Цясніны, там давядзеца перабірацца цераз шалёны паток па саёнаваму ствалу ў шэсцьдзесят футаў даўжыні. Ні поручняў, ні вяровак. А дрэва гнецца, і вада бурліць і захлествае да кален. Калі вы зваліцесь з мехам на спіне, ніякай магчымасці вызваліцца ад рамянёў. Заставацца адно—тапіца.

— Што-ж, гэта нядрэнна,—сказаў Кіт. Страшэнная змора-насць прымушала яго амаль марыць аб такім канцы.

— Там штодзённа тоне трыватыры чалавекі,—запэўняў яго субяседнік.—Я аднойчы дапамог вывудзіць адтуль аднаго немца, на ім знайшлі чатыры тысячи крэдыткамі.

— Весела, німа чаго і казаць,—вымавіў Кіт, з цяжкасцю паднімаючыся на ногі і зноў рушыўшы ў дарогу.

Ён і яго мех з бабамі—гэта была нейкая хадзячая трагедыя. Яму ўспомніўся злы дух, які сядзеў на спіне Сінданада¹. Вось яна, сапраўды мужная праца, разважаў ён. У пароўненні з гэтым рабства ў О'Гара здавалася мілым. Час-ад-часу ён гатовы быў паддацца спакусе—кінуць мех з бабамі ў кусты, абагнуць, крадучыся, стаянку, паймачца да берага, сесці на пароход і вярнуцца да цывілізацыі.

Але ён гэтага не зрабіў. Дзесьці ў глыбіні яго істоты была закладзена моцная воля, і ён няспынна паўтараў сам сабе, што тое, што робяць іншыя, можа зрабіць і ён. Гэтыя слова, як неадчэпная думка, не пакідалі яго, і ён казаў іх усім, хто праходзіў паўз яго. Іншы раз, у хвіліны адпачынку, ён з зайдрасцю разглядваў моцных індзейцаў з нагамі мулаў, калі яны праходзілі ля яго, нагружаныя непараўнальная большымі пакункамі. Яны, як відаць, ніколі не адпачывалі і рухаліся з цвёрдасцю і ўлэўненасцю, якая здзіўляла яго.

Ён сядзеў і лаяўся (на хаду ў яго нехапала для гэтага дыхання), змагаючыся са спакусай уцячы назад у Сан-Францыс-

¹ Сінданад-Мараход—адзін з герояў арабскіх казак «Тысяча і адна ноч».

ка. Перш чым скончылася міля, ён пакінуў лаяца і пачаў плақаць.

Гэта былі слёзы зморанасці і агіды да самога сябе. Калі толькі калі-небудзь быў на свеце слабы, нікчэмны чалавек, дык гэта ён. Калі ўжо быў відзен канец пераходу, ён зрабіў апошняе страшэннае намаганне, дабраўся да стаянкі і ўпаў ніцма на зямлю, так і не зняўшы са спіны меха з бабамі. Ён не памёр, але праляжаў хвілін пятнаццаць, перш чым сабраўся з сіламі, каб вызваліцца ад рамянёў. Тут ён адчуў сябе смяртэльна разбітым і хворым. Такім яго знайшоў Робі, стан якога быў не лепшы. Іменна гэта падбадзёрыла Кіта.

— Тоё, што могуць рабіць іншыя, можам зрабіць і мы,— сказаў Кіт, хоць у глыбіні душы ў яго варушылася сумненне: ці не пустое гэта самахвальства з яго боку?

IV

«Мне дваццаць сем год, і я мужчына», неаднойчы пераконваў ён сябе ў наступныя дні. Такое перакананне было неабходна.

За першы тыдзень, на працягу якога ён кожны дзень пераконваў восемсот фунтаў грузу на мілю ўперад, Кіт страціў пятнаццаць фунтаў уласнай вагі. Твар яго выцягнуўся і набыў пакутніцкі выгляд. І цела і мозг яго страцілі ўсякую эластычнасць. Ён ужо не ішоў, а цягнуўся, і на зваротных пераходах, ідуучы без грузу, цягнуў ногі амаль з такою ж цяжкасцю, як і пад цяжарам стофунтовай ношы.

Ён зрабіўся ўючнай жывёлай. Ён засынаў над ядой, і сон яго быў цяжкі і моцны, як у жывёлы. Часам ён прачынаўся і ўскрыкваў ад страшных судараў, якія зводзілі яго ногі; усё цела балюча ныла. Ад хадзьбы на нагах паяўляліся і лопаліся пухіры; але гэта было не так балочча, як жудасныя сінякі і крывепадцёкі ад абточаных вадою валуноў, па якіх на працягу двух міль ішла дарога ў цясніне Дайе. А гэтыя-ж дзве мілі азначалі трыццаць восем міль хадзьбы з грузам туды і назад. Ён мыў твар толькі раз у дзень, а пазногі, зламаныя, знявечаныя, з заусенцамі, ніколі не чысціў. Боль у плячах і руках ад рамянёў, якія глыбока ўразаліся ў цела, прымусіў яго ў першы раз спачувальна падумаць аб конях, якіх ён гэтулькі разоў бачыў на гарадскіх вуліцах.

Адным з мучэнняў, ледзь не даканаўшых яго спачатку, была яда. Велізарная фізічная праца патрабавала ўзмоцненага харчавання, а страўнік яго не быў прыстасаваны да непамерных порций бекона і грубых, нястраўных цёмных

бабоў. У выніку страўнік адмовіўся працаваць, і на працыгу некалькіх дзён болі і раздражненне, якія выклікаліся галадоўкай і расстройствам, ледзь не зламалі яго канчаткова. Але пасля прышоў радасны дзень, калі ён змог есці, як ненажэрная жывёла, і з прагнімі воўчымі вачыма прасіць яшчэ і яшчэ.

Пасляхова пераправіўшы ля ўваходу ў цясніну ўесь груз цераз паток па бярвеннях, спадарожнікі змянілі свой план. З-за перавалу дайшлі чуткі, што ў аколіцах возера Ліндэрман не засталося ніводнага дрэва, прыгоднага для пабудовы лодкі. Тады абодва кузены, нагрузіўшы на сябе інструменты, пілы, коўдыры і запасы харчавання, крануліся наперад, пакінуўшы Кіта з дзядзькам перацягваць астаткі багажа. Цяпер Джон Белью рыхтаваў ежу разам з Кітам, і яны поплеч ішлі з грузам. Час ляцеў хутка, і неўзабаве на вяршынях выпаў першы снег. Калі-б зіма захапіла іх на гэты бок перавала, яны страцілі-б цэлы год. Таму дзядзька падставіў сваю жалезнью спіну пад стофунтовы цяжар. Кіт адчуў спачатку нейкую разгубленасць, але потым сціснуў зубы і прыматаў да сваіх рамянёў гэтакі-ж груз. Гэта было цяжка, але ён паспей парадкам ужо прыстасавацца, і цела яго, памац-нейшае і страціўшае лішні тлушч, пачынала набываць моцную, сухую мускулатуру. Да таго-ж ён наглядаў і вынаходзіў. Ен адразу звярнуў увагу на прыстасаванне з рамянёў, якія індзейцы наслі на галаве, і зрабіў сабе такое-ж, каб карыстацца ім адначасова з спіннымі рамяннямі. Гэта значна абліягчала справу і давала яму магчымасць класі на цюк яшчэ які-небудзь дадатковы нецяжкі, але вялікага памеру пакет. Такім чынам ён навучыўся пераносіць па сто фунтаў на рамяннях і адначасова падтрымліваў патыліцай, які-небудзь пятнаццаці-дваццаціфунтовы прадмет, якія свабодна ляжаў на цоку. У адной руцэ ён нёс сякеры ці пару вёслаў, а ў другой—укладзенія адзін у другі паходныя каяцлі.

Але, не гледзячы на ўсе намаганні наслішчыкаў, іх праца рабілася ўсё цяжэйшай. Дарога была ўсё горшай, груз цяжэйшым, а снегавая лінія на гарах з кожным днём спускалася ўсё ніжэй. Плата за пераноску багажа падскочыла да шасці дзесяці цэнтаў за фунт. Ад кузенаў не прыходзіла ніякіх вестак; відавочна, Хэл і Роберт ўсё яшчэ сяклі і лілавалі лес. Джон Белью занепакоіўся. Сустрэўшы па дарозе некалькіх індзейцаў, якія вярталіся з возера Ліндэрман, ён угаварыў іх узяцца за пераноску груза. Яны патрабавалі па трыццаць цэнтаў за фунт, каб данесці цяжар да вяршыні Чылькута; гэта было вельмі дорага. Але, не гледзячы на дапамогу на-

сільшчыкаў, калі чатырохсот фунтаў грузу—вопратка і лагернае снаражэнне—усё-ж засталося на месцы, і Джон Белью ўзяўся перанесці іх уласнымі сіламі, накіраваўшы Кіта з індзейцамі наперад. На вяршыні Чылькута Кіт павінен быць застасца і пакрыху пераносіць груз далей, пакуль да яго не далучыцца дзядзя з сваімі чатырмастамі фунтамі.

V

Кіт цягнуўся па дарозе з насільшчыкамі-індзейцамі. З прычыны таго, што да вяршыні Чылькута адлегласць немалая, ён скараціў свой груз да восьмідзесяці фунтаў.

Індзейцы ішлі са сваім грузам больш хуткай паходкай, чым звычайна ішоў Кіт. Аднак цяпер гэта яго не палохала: ён ужо прызычайцца лічыць сябе амаль роўным любому індзейцу.

Праз чвертку мілі яму захацелася адпачыць. Але індзейцы не спыняліся, і Кіт пайшоў далей нароўні з імі. Прайшоўшы яшчэ поўмілі, ён вырашыў, што не ў сілах зрабіць больш ніводнага кроку. Тым не менш ён сціснуў зубы і прадаўжай шлях, а к канцу мілі з вялікім здзіўленнем пераканаўся, што ўсё яшчэ жывы. Затым, як гэта ні дзіўна, надышоў пералом, і другая міля здалася яму нават лягчэй першай. Трэцяя міля ледзь не забіла яго. Але, амаль у беспрытомнасці ад стомленасці і болю, ён усё-ж не дазваляў сабе застагнаць ці ўздыхнуць. І ў туго хвіліну, калі ён адчуў, што траціць прытомнасць, індзейцы зрабілі прывал. Замест таго каб апусціцца на зямлю разам з грузам, як рабілі гэта звычайна белыя, індзейцы вызваліліся ад плечавых і галаўных рамянёў і зручна расцягнуліся на зямлі, курачы і размаўляючы. Прайшло добрых поўгадзіны, перш чым яны зноў рушылі ў дарогу. Кіт з вялікім здзіўленнем адчуў, што зусім асвяжыўся, і з гэтай хвіліны зрабіў сваім правілам даўгія пераходы і даўгія адпачынкі.

Чылькут упаўне апраудаў усё тое, што аб ім гаварылі. Кіту прышлося нямала папрацаваць рукамі і ногамі, карабкаючыся па скалах. Але калі ён дабраўся да перавала ў смежную завіруху разам з індзейцамі, ён адчуў у глыбіні душы вялікі гонар ад таго, што кі разу за ўвеселі час шляху не крыкнуў, ні разу не адстаў ад спадарожнікаў. Цяпер у яго з'явілася новая ганаровая мара: зрабіцца такім-жэ вынодлівым і моцным, як індзейцы.

Калі ён разлічыўся з насільшчыкамі і яны пайшлі, спусцілася цёмная, бурная нач, і ён быў адзін на перавале хрыбта,

на тысячу футаў вышэй лініі лясоў. Мокры да пояса, галодны і змораны, ён аддаў-бы ў гэтую хвіліну ўесь свой гадавы даход за агонь і кубак кавы. Замест гэтага ён з'еў некалькі халодных аладак і зарыўся ў напалову разгорнутую палатку. Перад сном ён паслеў толькі са злараднасцю ўявіць сабе, як Джон Белью будзе мужна карабкаца на вяршыню Чылькута са сваімі чатырмастамі фунтамі. Хоць яму самому трэба было цягнуць дэве тысячы фунтаў, але-ж шлях яго ляжаў цяпер пад гару. Са здрантвельм ад працы і адубелым ад холаду целам прачнушыся ён раніцою, выпаўз з палаткі; знішчыў фунты два сырой грудзінкі, прывязаў да рамянёў стопфунтовы цюк і пачаў спускацца па скалістай сцежачцы. На некалькі сот ярдаў ніжэй сцежачка перасякала невялікі ляднік і збягала далей да возера Кратэр. Нейкія людзі ішлі з грузам цераз ляднік. Уесь гэты дзень Кіт складваў свае цюкі ля верхняга краю ледніка; невялікая адлегласць дазваляла яму пераносіць па сто пяцьдзесят фунтаў адразу. Ён сам не мог надзвівіца ўласнай доблесці. За два далары ён купіў у індзейца тры скамяньелыя марскія сухары і з'еў іх на працягу дня з вялікай колькасцю сырога бекона.

Не памыўшыся і не сагрэўшыся, ён зваліўся ў прамокшай ад поту вопратцы і праспаў, захутаўшыся ў палатку, другую ноч.

На досвітку ён разаслаў на лёдзе брэзент і пагрузіў на яго тры чвэрткі тоны. Затым ён пацягнуў яго па коўзкай паверхні. У tym месцы, дзе спуск ледніка рабіўся больш крутым, груз пачаў развіваць усё большую хуткасць, абагнаў яго, падхапіў і панёс далей, як на санках.

Сотні спадарожнікаў, нагруженых паклажай, спыняліся, пазіраючы на яго. Ён моцна крычаў, перасцерагаючы тых, хто знаходзіўся на яго шляху, і яны, спатыкаючыся, адскоквалі ўбок. Ля ніжняга краю ледніка стаяла маленькая палатка. Здавалася, што яна імчыцца яму насустрэч, так хутка яна расла. Ён звярнуў з пратаптанай дарожкі ў tym месцы, дзе яна адхілялася ўлева, і паймаўся па некранутаму снегу. Марозны пыл, як воблака дыму, ахутаў яго, замаруджваючы хуткасць руху. Ён убачыў палатку толькі ў ту ю хвіліну; калі ўрэзаўся ў яе, сарваў бакавыя калкі, прарваў пярэдніе палотнішча і, усё яшчэ седзячы на сваім брэзенце сярод гурбы мяхоў з харчаваннем, уляцеў у сярэдзіну палаткі. Яна захісталася, як п'яная, і ў воблаках густой пары Кіт убачыў перад сабой здзіўлены твар маладой жанчыны,

якая сядзела, ухутаўшыся ў коўдру. Гэта была тая самая дзяўчына, якая назвала яго ў Дайе «чечака».

— Бачылі вы, які я ўзняў дым?—весела загаварыў ён.

Яна акінула яго непрыязным позіркам.

— Расказвайце пасля гэтага аб каўрах-самалётах,—казаў далей Кіт.

— Ці не патурбуецца вы зняць з маёй нагі гэты меж?— холадна запыталася яна.

Ён азірнуўся і шпарка прыўзняўся.

— Гэта не меж, а мой локаць. Выбачайце.

Гэтая папраўка, аднак, ніколькі не змякчыла маладую жанчыну, і яна сказала ўсё з той-же выклікаючай халоднасцю:

— Добра яшчэ, што вы не перавярнулі печ.

Ён прасачыў за яе позіркам і ўбачыў жалезную печачку і чайнік, які на ёй грэўся і за якім наглядала маладая індзіянка. Кіт пацягнуў носам арамат кавы і зноў зірнуў на дзяўчыну.

— Я-ж чечака,—сказаў ён.

Па яе сумуючаму выглядзу ён зразумеў, што гэта для яе ясна і без слоў; але гэта яго ніколькі не зблізіла.

— Я кінуў свою агнястрэльную зброю,—дадаў ён.

Толькі тут яна пазнала яго, і позірк яе змякчыўся.

— Не думала, што вы забярэцца так далёка,—заявіла яна.

Ён зноў з прагнасцю пацягнуў паветра.

— Кава, клянуся жыццём!—Ён павярнуўся да дзяўчыны і праста зварнуўся да яе:—Я аддам свой мізнец—можаце адсячы яго зараз-жа,—я зраблю ўсё, што вы загадаеце, я зраблюся вашым рабом на адзін год і адзін дзень або на колькі вы пажадаеце, калі вы мне дасцё кубак кавы!

За кубкам кавы ён назваў ёй сваё імя і даведаўся, што яе завуць Джой Гастэл. Ён даведаўся таксама, што яна ўжо даўно жыве ў гэтай краіне, што яна нарадзілася на адной з факторый ля Вялікага Няволыніцкага возера, яшчэ дзіцем пераправілася з бацькам цераз Скалістыя горы і спусцілася ў басейн Юкона. Цяпер яна падарожнічае са сваім бацькам, якога справы затрымалі ў Сітлі, а затым ён пацярпеў крушэнне на злашчасным «Чантэрэ» і быў дастаўлены ў праліў Плюджэт-Саунд падаслеўшым на дапамогу параходам.

З прычыны таго, што дзяўчына прадаўжала сядзець захутаная ў коўдру, Кіт не стаў зацягваць размову і, гераічна адмовіўшыся ад другога кубка кавы, выбраўся з палаткі разам з чвэрткаю тоны свайго грузу. Апрача таго, ён панёс з сабою яшчэ некалькі вывадаў, а іменна: што ў дзяўчыны прыгожае імя і прыгожыя вочы, што ёй, напэўна, дваццаць, самае большае дваццаць два гады, што бацька яе, як відаць, француз і што яна жанчына з харектарам і тэмпераментам і выхаванне атрымала, бясспрэчна, не тут, на далёкай ускрайні.

VI

Па абледзянелых скалах, над лініяй лясоў, сцежка ахінала возера Кратэр і спускалася па скалістай цясніне да Шчаслівага Лагера і першых мізэрных тоникіх соснаў. Трэба было патраціць шмат часу і цяжкай працы, каб пераправіць гэтым шляхам цяжкае снаражэнне. На возеры стаяла парусная лодка, якой карысталіся для перавозкі грузаў. За два рэйсы, за дзве гадзіны, тона грузу была-б перапраўлена на той бок. Але Кіт быў разароны дашчэнту, а лодачнік прасіў сорак далараў за тону.

— Для вас, мой друг, гэтая нікчэмная лодка—сапраўдная залатая россып,—сказаў яму Кіт.—Ці не хочаце мець яшчэ такую-ж россып?

— Укажыце,—заявіў лодачнік.

— Я пакажу яе вам, калі вы згодзіцесь пераправіць за гэта мой багаж. Ідэя надзвычай добрая і патэнт на яе яшчэ не ўзяты, так што вы зможаце прыняцца за справу, як толькі я растлумачу вам, у чым заключаецца фокус. Згаджаецца?

Лодачнік згадзіўся. Кіту спадабаўся яго твар.

— Вельмі добра. Бачыце вунь той ляднік? Бярыце кірку і ідзіце туды. За адзін дзень вы прасячэце добры жолаб зверху данізу. Разумееце, у чым справа? Канал Чылькут — Кратэр. Кансалідаванае Транспартнае таварыства з амежаванай адказнасцю. Вы можаце браць па пяцьдзесят цэнтаў за сто фуитаў і перапраўляць па сотні тон у дзень. А ўся ваша праца будзе заключацца толькі ў tym, каб збіраць манету.

Праз дзве гадзіны Кіт з сваім грузам быў на процилеглым беразе, выйграўшы такім чынам цэлыя тры дні. Таму, калі Джон Белью дагнаў пляменніка, той быў ужо непадалёк ад Глыбокага возера, другога вулканічнага паглыблення, напоўненага ледзянай вадой.

VII

Апошні пераход, ад Доўгага возера да возера Ліндэрмай, раўняўся тром мілям, і сцежка — калі толькі гэта можна было назваць сцежкай,—ішла ўгару, перавальвала цераз тысячафутавы хрыбет і збягала ўніз па коўзкіх скалах, перасякаючы на шляху шырокую паласу балот. Джон Белью запярэчыў, калі Кіт прывязаў за спіну стофунтовы цюк і паклаў на яго дадатковы груз—пяцідзесяціфунтовы мех муکі, які па вінен быў упіраца ў яго патыліцу.

— А ну, прыхільнік вынослівасці!—жартаваў Кіт.—Вы, з вашай медзвяжацінай і адзінай зменай блізны!

Але Джон Белью паківаў галавой.

— Баюся, што я пачынаю старыцца, Крыстоф.

— Вам усяго сорак восем год. Можаце сабе ўявіць, што мой дзед, а ваш бацька, стary Айвек Белью, у шэсцьдзесят дзесяць год забіў кулаком чалавека?

Джон Белью ўсміхнуўся і праглынуў пілюлю.

— Між іншым, дзядзечка, я павінен паведаміць вам надзвычай важную навіну. Выхоўвалі мяне, як лорда Фаунтлероя, але я магу ў любы момант пераўыйсці вас у вынослівасці і хадзьбе, пакласці вас на абедзве лапаткі або апрадаваць вось гэтымі кулакамі.

Джон Белью працягнуў пляменніку руку і ўрачыста сказаў:

— Крыстоф, мой хлопчык, я веру, што ты гэта можаш зрабіць. Я веру, што ты можаш гэта зрабіць, нават не здымаячы цюка са спіны. Ты так змяніўся к лепшаму, мой хлопчык, што гэта праста незразумела і непраўдападобна.

Кіт штодзённа пакрываў апошні пераход чатыры разы ў абодва канцы, а гэта значыла, што ён рабіў штодзённа дваццаць чатыры мілі ўгару і дванаццаць пад гару з грузам у паўтараста фунтаў на спіне. Ён быў горды, бадзёры і, не гледзячы на зморанасць, фізічна ў прыгожай форме. Ён еў і спаў, як віколі яшчэ не еў і не спаў у сваім жыцці, і, бачачы, што праца набліжаецца да канца, амаль шкадаваў аў гэтым.

Адно толькі трывожыла яго. Ён ведаў, што застанецца жывы, калі зваліцца з стофунтовым грузам за спіной, але яго мучыла думка аб дадатковых пяцідзесяці фунтах, якія, як яму здавалася, павінны абавязкова зламаць яму пры падзеніі шыю. Усе сцежачкі праз балота вельмі хутка ператвараліся ў бяздоннае месіва тысячамі насільшчыкаў, якія

праходзілі па іх; прыходзілася няспынна пракладаць усё новая сцежкі. Іменна пракладваючы такую новую сцяжынку, Кіт вырашыў праблему аб дадатковых пяцідзесяці фунтах.

Мяккая багністая паверхня падалася пад ім; ён пахіснуўся і ўпаў ніцма. Груз у пяцьдзесят фунтаў удавіў яго галаву ў гразь і шлённуўся ў балота, не зламаўшы яму шыі. З астатній стофунтовай паклажай на спіне ён падняўся на чацвярэнкі, але далей гэтага справа не пайшла. Адна рука яго адразу ж загрузла да пляча ў дрыгву, прымусіўшы Кіта прыкладція шчакой да гразі. Калі ён выцягнуў гэтую руку, у момант загрузла да пляча другая. У такім становішчы нельзя было вызваліца ад рамянёў, а стофунтовы цяжар не даваў яму падняцца на ногі. Ён паспрабаваў падпаўзі на чацвярэнках да таго месца, куды зваліўся мех з мукой, але рукі яго па чарзе грузлі ў багністай гразі, і хутка ён выбіўся з сіл, не пасунувшыся ні на крок. Пры гэтым травяністы пакроў прарваўся, і ў небяспечным суседстве з яго носам і ротам пачала ўтварацца невялікая лужынка. Кіт паспрабаваў перавярнуцца на спіну, так каб цюк апынуўся пад ім, але ад гэтага руху абедзве рукі яго ўгрузлі да плеч, і-ён адчуў, што тоне. Са здзіўляючым цярпеннем ён пазольна выцягнуў спачатку адну, пасля другую руку і паклаў плашмя на паверхню балота, каб стварыць апору для падбародка. Затым ён пачаў клікаць на дапамогу. Праз некаторы час ён пачаў чаўклівы гук крокай, як быццам хтосьці набліжаўся да яго ззаду.

— Гэй, прыяцель, дапамажце! — крыкнуў ён. — Кіньце мне вяроўку ці што-небудзь такое.

У адказ ён пачаў жаночы голас і адразу ж пазнаў яго.

— Калі вы развязаце мае рамяні, я змагу сам падняцца на ногі.

Стофунтовы груз гучна чаўкнуў, шлённуўся ў гразь, і Кіт марудна, з цяжкасцю падняўся на ногі.

— Няма чаго сказаць, становішча! — разрагаталася міс Гастэл, убачыўшы яго пакрыты гразёю твар.

— Становішча цудоўнае,—запярэчыў ён весела. — Гэта маё любімае гімнастычнае практыкаванне. Паспрабуйце як-небудзь—вельмі добра ўмацоўвае грудныя мышцы і хрыбетнік.

Ён выцер твар і бадзёрым рухам страсянуў з рукі гразь.

— О!—усклікнула яна, толькі тут пазнаўшы Кіта. — Гэта містэр... містэр Смок¹ Белью?

¹ Smoke (англ.)—дым.

— Бельмі вам удзячны за своечасовую дапамогу і за гэтае імя, — адказаў Кіт. — Я атрымаў другое, хрышчэнне. Ад гэтага часу я патрэбую, каб мяне заўсёды называлі Смок Белью. Гэта слайнае імя, і я бачу ў ім глыбокі сэнс.

Ен спыніўся, затым загаварыў раптам з сілай і ўзнятасцю.

— Ведаець, што я думаю зрабіць? — запытаўся ён. — Я вярнуся ў штаты. Я ажанюся там. Абзавядуся шматлікай сям'ей. А затым як-небудзь вечарком¹ збяру вакол сябе дзяцей і раскажу ім пра тая пакуты і вытрабаванні, праз якія я прыйшоў на гэтым чылькуцкім шляху. І калі яны не заплачуть, — я паўтараю, калі яны не заплачуть, я выб'ю з іх дух.

VIII

Арктычная зіма шпарка набліжалася. Снег выпаў і ляжаў шасцідзюймовым пакровам, і спакойныя горныя азёры паступова зациягваліся ільдом, не гледзячы на моцна дзымуўшыя вятры. Аднойчы на змярканиі пад завыванне мяцеліцы Кіт і Джон Белью дапамагалі кузенам грузіць лодку і доўга сачылі пасля, як яна знікала ў снегавой віхуры.

— А цяпер трэба як след выспацца і заўтра падняцца як мага раней, — сказаў Джон Белью. — Калі завіруха не затрымае нас на вяршыні, мы прыдзем у Дайе заўтра к вечару. А калі да таго-ж нам пашанцуе захапіць які-небудзь параход, дык праз тыдзень мы будзем у Сан-Францыска.

— Вы засталіся здаволенымі вылазкай? — няуважліва запытаўся Кіт.

Іхняя стаянка ў гэту апошнюю ноч ля возера Лін-дэрман мела сумны выгляд. Усе неабходныя рэчы, уключаючы палаткі, былі зvezены кузенамі. Дзіравы брэзент, нацягнуты для абароны ад ветру, дрэнна прыкрываў іх ад снегавой завірухі. Вячэр у яны зварылі на агні, выкарыстаўшы для гэтай працэдуры некалькі паламаных і раскіданых лагерных інструментau. У іх заставаліся толькі ўпакоўкі і запас харчу на некалькі дзён.

Правёўшы лодку, Кіт зрабіўся няуважлівы і задумлівы. Дзядзя зауважыў у ім гэту змену і прыпісаў яе рэакцыі пасля моцнага напружання. За вячэрай Кіт сказаў толькі адну фразу.

— Дзядзечка, — сказаў ён раптам, ні з таго ні з сяго, — я хачу, каб з гэтага часу вы называлі мяне Смокам¹. Я, здаецца, напакутваўся за гэтае падарожжа.

¹ Smoke — не толькі дым, дыміць, але і пакутваць, шмат перажыць.

Праз некалькі хвілін ён вышаў і накіраваўся да палатак золаташукальнікаў, занятых нагружкай або пабудовай лодак. Ён прападаў некалькі гадзін і калі вярнуўся і лёг пад коўдру, Джон Белью ўжо спаў.

У цемры бурнай раніцы Кіт выпаўз, адагрэў на агні свае замерзлыя боты, зварыў каву і падсмажыў грудзінку. Гэта было беднае, але цёплае снеданне. Пакончыўши з ядой, дзядзя і пляменнік звязалі свае коўдры, але ў той момант, калі Джон Белью павярнуўся, каб пусціца ў адваротны шлях па Чылькуцкай дарозе, Кіт працягнуў яму руку.

— Да пабачэння, дзядзечка,—сказаў ён.

Джон Белью зірнуў на яго і вылайаўся ад здзіўлення.

— Не забывайце, што мяне завуць Смок,—сказаў Кіт.

— Ды што ты задумаў?

Кіт зрабіў няпэўны жэст у бок поўначы, туды, дзе над возерам насілася завіруха.

— Які сэнс вяртатца назад, калі я забраўся так далёка?— запытаўся ён.—Дарэчы, я пазнаў смак мяса, і ён спадабаўся мне. Я іду далей.

— Але·ж у цябе няма ні грошай, ні снаражэння,—запярэчыў Джон Белью.

— Я атрымаў работу. Вось: ваш пляменнік Крыстофер Смок Белью атрымаў работу! Цяпер ён будзе служыць джэнтльмену і атрымліваць за гэта сто пяцьдзесят далараў у месяц і харчаванне. Ён накіроўваецца ў Даусон з двумя дэндзі і яшчэ адным слугой у якасці паходнага повара, лодачніка і ўсяго такога іншага. А што датычыць О'Гара і «Хвалі», няхай правалацца к чорту. Да пабачэння!

Але Джон Белью быў так здзіўлены, што мог прамармытаць толькі адно:

— Нічога не разумею.

— Кажуць, што ў басейне Юкона мядзведзі тлустыя, — растлумачыў Кіт.—А ў мяне, як ведаецце, усяго адна змена бялізны, і я іду за мядзведжым мясам. Вось і ўсё.

НА БАБІН РУЧАЙ ЗА ЗОЛАТАМ

I

Праз два месяцы Смок Белью і Шорці¹, вярнуўшыся з палівання на аленяў, зноў апынуліся ў салуне² «Элькгорн» у Даусоне. Паліванне было закончана, мяса дастаўлена ў Даусон і прададзена па два з паловай далары за фунт; у іх, такім чынам, аказаўлася трох тысячаў далараў у залатым пяску і добрая запрэжка сабак. Ім вельмі пашанцавала. Не глядзячы на тое, што натоўпы золаташукальнікаў загналі дзічыну за сотні міль у горы, ім удалося на палове шляху ад горада падстрэліць у вузкай цясніне чатырох аленяў.

З'яўленне аленяў так блізка ад жылля было гэтак-жэ дзіўна, як і шчасце нашых паляўнічых, бо ў гэты самы дзень Смок і Шорці сустрэлі па дарозе чатыры галодныя індзейскія сям'і, якім ужо трох дні не траплялася нікай дзічыны. Сябры выменялі ў іх за мяса напалову мёртвых ад голаду сабак; на працягу тыдня яны адкармлівалі жывёлін, затым запрэглі іх і павезлі мяса на прагны рынак Даусона.

Цяпер задача заключалася ў тым, каб ператварыць залаты пясок у харчаванне. Фунт муки ці бабоў каштаваў на рынку паўтара далара, але і за гэтую цэну цяжка было знайсці жадаючага прадаць іх. У Даусоне панаваў сапраўдны голад.

¹ Шорці—ла-англійску «карантышка», прозвішча сябра Смока.

² Салу́н—бар, кабачок, гасцініца.

Сотні людзей з грашыма, але без харчавання вымушаны былі пакідаць краіну. Многія накіраваліся ўніз па рацэ перад самым ледаставам, а яшчэ больш золаташкульнікаў, валодаючых тажімі-сякімі мізэрнымі запасамі, прыйшлі шэсцьсот міль па ільду ў Дайе.

У горача напаленым салуне Смок спаткаў лікуючага Шорці.

— Жыщё нічога не варта без віскі і прысмакаў! — такім прывітаннем сустрэў таварыша Шорці, абтрэсваючы з падтаяўшых вусоў ледзяныя сасулькі, якія са звонам падалі на падлогу.—А я якраз дастаў цэлых восемнаццаць фунтаў гэтых самых прысмакаў. Дурань-прадавец запрасіў усяго па трох далары за фунт. А табе як пащацавала?

— Я таксама не спаў,—адказаў з гонарам Смок.—Мне ўдалося купіць пяцьдзесят фунтаў муکі. А адзін чалавек з Адамавага ручая паабіцаў даставіць мне заўтра яшчэ пяцьдзесят.

— Здорава! Цяпер мы несумненна пратрымаемся да таго часу, пакуль узімешца рака. Ведаеш, Смок, нашы сабакі, аказваецца, што трэба. Скупшчык сабак прапанаваў мне тысячу далараў за пяць штук, па дзвесце за кожнага. Я сказаў яму, што справа не пойдзе. Сабакі, вядома, будуть першы сорт, калі даваць ім жэрці мяса. Але-ж неразумна аддаваць сабакам харчаванне, якое каштуе па два з паловай далара за фунт. А ну-ж, вып'ем, таварыш. Я хачу замачыць гэтыя восемнаццаць фунтаў прысмакаў.

Некалькі хвілін пазней, калі на вагах адважвалі з меха Шорці залаты пясок за выпітае, Шорці раптам стукнуў сябе па ілбу.

— Зусім з галавы выпала, што ў мяне назначана ў «Ціволі» спатканне з адным чалавекам! У яго ёсць сапсанавы бекон, які ён аддае па паўтара далара за фунт. Мы зможем карміць ім сабак і зэканомім такім чынам па далару ў дзень на кожнай кармёжцы. Ну, да хуткага спаткання.

— Да хуткага,—адказаў Смок.—Я зазірну ў хаціну і вярнуся сюды.

Не паспей Шорці выйсці, як у падвойныя дзвёры салуна ўвайшоў захутаны ў футра чалавек.

Твар яго прасвятлеў бачачы Смока, які пазнаў у ім золаташкульніка Брэка, чью лодку ён правёў цераз Яшчычную цясніну і цераз парогі Белага Каня.

— Мне сказаў, што вы ў горадзе,—таропка загаварыў Брэк, паціскаючы Смоку руку.— Я ўжо поўгадзіны шукаю вас

усюды. Выйдзем на вуліцу, мне неабходна пагаварыць з вами.

Смок з жалем зірнуў на гудзячую, разагрэту дачырвана печ.

— А ці нельга тут?

— Не. Справа важная. Выйдзем.

Калі яны вышлі, Смок зняў адну са сваіх рукавіц, запаліў сярнічку і зірнуў на градуснік, які вісеў знадворку на дзвярах. Ен таропка сунуў у рукавіцу аголеную руку, быццам мароз алёк яе. Над галавой палымнела поўночнае ззянне, а з усіх бакоў Даусона няслося сумнае выццё тысяч ваўкадаваў.

— Што кажа градуснік? — запытаўся Брэк.

— Шэсцьдзесят ніжэй нуля. — Кіт плюнуў для доследу, і сліна ў той-жа момант замерзла ў паветры. — А ртуць і не думае спыняцца. Яна падае ўсё ніжэй і ніжэй. Гадзіну назад было ўсяго пяцьдзесят два. Не кажыце аб tym, каб бегчы кудысьці за золатам.

— Вось іменна аб гэтym,— прашаптаў Брэк, палахліва азираючыся, каб хто-небудзь не падслушай іх. — Ці чулі вы аб Бабіным ручай? Упадае ў Юкон па той бок, на трыццаць міль вышэй.

— Німа чаго там рабіць, — заяўіў Смок. — Яго абышлі ўздоўж і ўпоперак ужо даўно.

— Так было і з іншымі багацейшымі ручаямі. Слухайце! Вялікая справа. Россыпі на глыбіні ўсяго ад васьмі да дваццаті футаў. Там німа такога вугалка, які пойдзе менш чым за поўмільёна. Двое-трое маіх сяброў расказалі мне аб гэтай справе. Я сказаў жонцы, што павінен ававязкова адшукаць вас, перш чым крануцца ў дарогу. Ну, да пабачэння. Маё снажэнне скавана на беразе. Справа ў tym, што сябры ўзялі з мяне слова не кранацца ў дарогу, пакуль увесе Даусон не засне. Вы-ж ведаецце, што будзе, калі хто-небудзь убачыць вас са снаражэннем. Бярыце свайго сябра і ідзіце за намі. Займайце чацверты ці пяты ўчастак ад Пробнага. Не забудзьце-ж: Бабін ручай, гэта трэці пасля Шведскага ручая.

II

Зайшоўшы ў маленькую хату на скіле гары, Смок пачаў знаёмы гучны храп.

— А-а-а... кладзіся, брат, спаць, — прабурчэў Шорці, калі сябра пачаў трэсці яго за плячо. — Я сёняня не на начной змене, — заяўіў ен праз хвіліну, калі Смок пачаў будзіць яго больш энергічна. — Звярніся да буфетчыка ў піўнушцы.

— Хутчэй нацягвай сваю волратку, — сказаў Смок, — мы ідзем займаць два ўчасткі.

Шорці сеў і пачаў лаяцца. Смок прыкрыў яму рот рукой.

— Шш... — папярэдзіў ён. — Гэта вельмі добрая справа. Не будзі суседзяў. Увесь Даусон спіць.

— Хе! Ты мяне будзеш вучыць! Хіба я не ведаю, што пра золата не рассказваюць? Смешна толькі, як гэта ўсе трапляюць на адну і тую-ж дарожку.

— Бабін ручай! — прашаптаў Смок. — Справа верная. Мне паведаміў аб ім Брэк. Вельмі мелкае русло. Золата адразу пад карэннямі травы. Ну, шавяліся-ж. Мы хутка збярэмся і без грузу кранемся ў дарогу.

Вочы Шорці закрыліся, і ён зноў захрап. У наступны момант коўдры зляцелі з яго.

— Калі ты не жадаеш падтрымаць кампанію, я іду адзін, — заяўіў Смок.

Шорці падняўся і пачаў апранацца.

— Сабак возьмем? — запытаў ён.

— Не. Сцежка да ручая не пратоптана, і мы хутчэй справімся без іх.

— У такім выпадку я задам ім корму, каб хапіла да нашага звароту. Не забудзь захапіць з сабой брэзент і свечку.

Шорці адчыніў дзвёры і, адчуўшы пякучы мароз, адскочыў назад, таропка апускаючы навушнікі і нацягваючы рукавіцы.

Праз пяць хвілін ён вярнуўся, з усіх сіл расціраючы нос.

— Смок, я рашуча супроць гэтай прагулкі. На вуліцы хладней, чым было ў пекле за тысячу год да таго, як там развялі першы агонь. Апрача таго, сёня пятніца і трынаццатое чысло — усе даныя за тое, што мы застанемся з носам.

Прывязаўшы за спіну лёгкія паходныя мяхі, яны зачынілі за сабою дзвёры і пачалі спускацца з гары. Поўночнае ззянне ўжо не пералівалася на пацямнеўшым небе, і толькі зоркі мігцелі ў застыўшым паветры, сваім нявернымі светлом збіваючы спадарожнікаў з дарогі. Шорці зварнуў са сцежкі, праваліўся ў глыбокі снег і пачаў голасна лаяцца, праклінаючы дзень, месяц і год, калі ён адважыўся на такое вар'яцтва.

— Ты не можаш памаўчыць? Пакінь календар у спакоі. Увесь Даусон прачнецца і пабяжыць за намі.

— Хе! А бачыш свято вунь у той хатіне, і ў той, і там далей? А чуеш, як стукнулі дзвярыма? О, зразумела, Даусон

спіць. Агні? Проста людзі хаваюць сваіх нябожчыкаў. Яны і не думаюць бегчы за золатам, буюся аб заклад.

Калі яны спусціліся да падножжа ўзгорка і зайшлі ў самы горад, ва ўсіх дамах ужо мільгацелі агні, усюды стукалі дзвёры, а ззаду чулася рыпенне мноства макасінаў па добра ўтаптанаму снегу. Шорці зноў пусціліся ў разважанні:

— Відаць, да чорта плакальшчыкаў у гэтым горадзе.

Яны прайшлі паўз чалавека, які стаяў на абочыне дарогі. Ен трывожна кікаў кагосыці ўпоўголаса:

— Эй, Чарлі! Ды варушыся-ж!

— Заўважыў ты меж у яго на спіне, Смок? Могільнік, напэўна, досыць далёка, калі праводзячым даводзіцца браць з сабою коўдры.

Калі яны вышлі на галоўную вуліцу, за імі цягнуўся ўжо хвост у некалькі сот чалавек, і, прабраючыся пры абламлівым святле зорак да берага, яны чулі з усіх бакоў тупат чалавечых ног. Шорці пакаўзнуўся і ўпаў з вышыні трыццаці футаў у рыхлы снег. Смок упаў услед за ім, збіўшы яго зноў у той момант, калі ён падымаліся на ногі.

— Я знайшоў першы, — буркнуў ён, здымая чырвоныя рукавіцы, каб абрэсці з іх снег.

Праз хвіліну яны рабілі страшэнныя намаганні, каб выкарабкацца з-пад груды цел, якія пасыпаліся на іх зверху. У часе ледастава ў гэтым месцы ўтварыўся затор, і награмаджаныя адна на другую ільдзіны былі цяпер здрадліва прыкрыты пластам снегу. Упаўшы некалькі разоў, Смок выцягнуў свечку і запаліў яе. Людзі, якія ішлі ззаду, радасна віталі свято. Свечка ярка гарэла ў нерухомым паветры, і спадарожнікі пайшлі хутчэй.

— Гэта бяспречна паход за золатам, — вырашыў Шорці, — калі толькі ўсе яны не лунацікі.

— Ва ўсякім выпадку, мы ідзем першымі, — адказаў Смок.

— Ну, гэтага я не ведаю — можа быць, там, наперадзе, светлячок. А можа, гэта ўсе светлячкі — вунь там, і там, і там. Зірні! Не, павер ужо мне, наперадзе нас цэляя працэсія.

Каб перабрацца на заходні бераг Юкона, трэба было прайсці цэлую мілю па награмаджаных ільдзінах, і мільгаючы ланцуг свечак цягнуўся ва ўсю даўжыню звілістай сцежкі. А ззаду, да самай вяршыні гары, з якой яны толькі што спусціліся, было яшчэ больш аганькоў.

— Паслухай, Смок, гэта не паход за золатам, гэта адны пакуты. Наперадзе нас, напэўна, добрая тысяча, а ззаду

дзесяць тысяч. Паслухай мяне разок. Нюх у мяне добры. Ужо калі я пачую нядобрае, так яно і будзе. Мы дарэмна ўблыталіся ў гэтую гісторыю. Павернем лепиш дадому і завалімся спаць.

— Ты-б лепш пабярог свае лёгкія, калі не хочаш адстаць, — злосна перапыніў яго Смок.

— Хе! Hori ў мяне кароткія, але хадок я вядомы і не баюся ніякай зморанаасці. Ні адзін з гэтых малайцоў не абгоніць мяне на лёдзе.

І Смок ведаў, што гэта праўда; ён паспей пераканаца ў фенаменальнай вынослівасці свайго сябра.

— Я наўмысна іду марудней, каб ты не адстаў, — падражніў ён Шорці.

— Вось таму я і наступаю табе на пяткі, — агрэзнуўся той.

— Калі ты не можаш юці хутчэй, дык пусці мяне ўперад паказваць дарогу.

Смок паскорыў крок і неўзабаве парашуніўся з невялікай групай золаташукальнікаў.

— А ну, Смок, варушися, — заахвочваў яго сябра. — Перагані гэтых непахаваных нябожчыкаў. Тут табе, брат, не пахаванне. Хутка! Каб у вушах засвісталі!

Смок налічыў у гэтым гурце восем мужчын і двух жанчын; не паспелі сябры перабраца праз награмаджэнне ільдзін, як перагналі другую партыю, у дваццаць чалавек. На адлегласці некалькіх футаў ад заходняга берага сцежка зварочвала на поўдзень і ішла далей па гладкаму ледзяному полю. Лёд, аднак, быў пакрыты пластам снегу ў некалькі футаў таўшчынёй. Яго пераразала вузкая істужка ўтаптанай падарожнікамі і ўкатанай санкамі сцежкі шырынёю ў два футы. Па абодвух яе баках нага грузла ў снег па калена і глыбей. Пешаходы, якія ішлі наперадзе, неахвотна ўступалі дарогу, і Смоку з таварышам часта даводзілася грузнуць у глыбокім снезе і з вялікай цяжкасцю выбіраца.

Шорці быў пануры і непрымірны. Калі золаташукальнікі лаяліся, не жадаючи прапускаць іх уперад, ён адказваў ім тым-жа.

— Куды гэта вы спяшаецеся? — запытаўся адзін з іх.

— А вы куды? — адказваў Шорці. — Учора тут прыйшла цэлая чарада золаташукальнікаў з Індзейскай ракі. Ужо ніводнага вольнага ўчастка няма.

— Калі так, я вас пытаюся: куды вы спяшаецеся?

— Хто? Я? Я зусім не золаташукальнік. Я па казённай справе. Урад паслаў. Цягнуся на Бабін ручай, каб зрабіць перапіс.

Другі весела вітаў Шорці:

— Гэй, куды выбраўся, малы? Няўжо ты і сапраўды спадзяўшся заніць участак?

— Я? — адказаў Шорці. — Я вось і адкрыў Бабін ручай. Цяпер я зрабіў заяўку і вяртаюся назад, каб які-небудзь пракляты чечака не зажыліў мой участак.

У сярэднім, ідучы па роўнаму месцу, золаташукальнікі праходзілі ў гадзіну па тры з паловай мілі. Але Смок і Шорці рабілі па чатыры з паловай, а часамі пускаліся бегам і рухаліся яшчэ шпарчэй.

— Я вырашыў зусім загнаць цябе, Шорці, — дражніў таварыша Смок.

— Хе! Я ўмою працаўца нагамі і мог-бы цябе прымусіць працерці пяткі макасінаў. Але спяшацца няма чаго. Я так разважаю: кожная заяўка на ручай павінна мець пяцьсот футаў; скажам, па дзесяць на мілю. Наперадзе нас тысячя золаташукальнікаў, а рэчачка даўжынёю менш сотні міль. Каму-небудзь прыдзесца атрымаць кукіш, і здаецца, што гэта будзем мы з табой.

Першым адказаць, Смок раптам паскорыў крок і перагнай ў Шорці на дзесятак футаў.

— Калі-б ты пабярог дыханне і не адставаў, мы, напэўна, перагналі-б некаторых з гэтай тысячы, — заяўіў ён.

— Хто? Я? Ды калі-б ты сышоў з дарогі, я паказаў-бы табе, што такое хуткасць.

Смок рассмяяўся і зноў абагнаў яго. Уся гэтая прыгода ўйдзілася яму цяпер у зусім іншым свяtle. Яму цяпер не так жадалася захапіць участак, як лабіць у бегу Шорці. «Нарэшце, — вырашыў ён, — справа не ў выигрышу, а ў самай гульні». Яго мозг, мускулы, вытрымка, яго душа прымалі ўдзел у гэтым спаборніцтве з Шорці — чалавекам, які ніколі не заглядаў у книгу, не мог адрозніць оперы ад салоннай песенькі або пазмы ад пратакола.

— Сцеражыся, Шорці, не здабраваць табе! З таго часу, як я высадзіўся на бераг Дайе, усе клетачкі майго арганізма перарадзіліся. Мае мускулы моцныя, як рамяні, ядавітая і бязлітасная, як джала грымучай змяі. Усяго некалькі месяцаў назад я быў-бы ў захапленні, калі-б напісаў гэтыя слова, але тады я не мог так напісаць. Трэба было спачатку перажыць усё гэта, а цяпер, калі я ў гэтым жыву, няма

патрэбы пісаць. Я калючы, цераз усё прайшоў, і ні адзін з гэтых нікчэмных горцаў не закране мяне, без таго каб я яму не даў здачы. Ну а цяпер ідзі наперад на поўгадзіны і пакажы свае здольнасці, а калі надыйдзе мая чарга — сцеражыся!

— Хе!—весела ўсміхнуўся Шорці.—Зірніце на гэтага ма-
лакасоса! А ну, з дарогі і павучыся ў старэйшых!

Кожныя поўгадзіны яны змянялі адзін другога, па-чарзе ўстанаўляючы рэкорд хуткасці. Размаўлялі яны мала. Хуткасць руху сагравала іх, хоць дыханне замярзала ў іх на тварах, пакрываючы інеем губы і падбародак. Мароз быў настолькі моцны, што ім амаль няспынна прыходзілася расціраць рукавіцамі нос і щокі. Як толькі яны апускалі руکі, адкрытыя часткі твара адразу нямелі, і патрабавалася падвоеная энергія, каб выклікаць вострае пакалванне—прызнак аднаўлення крызвезвароту.

Часта сябрам здавалася, што наперадзе ўжо нікога няма, але ўсякі раз яны натыкаліся на новыя партыі золата-шукальнікаў, якія вышлі з Даусона раней іх. Здаралася, што некаторыя з іх спрабавалі раўняцца са Смокам і яго таварышам, але, прайшоўшы адну-дзве мілі, нязменна адставалі і знікалі ў цемры.

— Мы з табой былі на нагах усю зіму, — растлумачыў Шорці,—а гэтыя старыкашкі адлежалі сабе бакі ў цёплых хачінах ды туды-ж—думаюць паспесь за намі! Калі-б яшчэ гэта былі разведчыкі! Калі разведчык і ўмее што-небудзь рабіць, дык гэта хадзіць.

Смок запаліў сярнічку і зірнуў на гадзіннік. Больш ён не рабіў гэтага; хоць і хуткі быў рух яго аголеных рук, прайшло поўгадзіны, першым яны зноў адагрэліся.

— Чатыры гадзіны,—сказаў ён, нацягваючы рукавіцу,— а мы перагналі ўжо чалавек трыста.

— Трыста трывалася восем,—паправіў Шорці.—Я лічу ўвесь час. Эй, прыяцель, прапусці! Дай прайсці таму, хто разумее ў гэтай справе крыху больш твойго.

Гэтыя слова адносіліся да чалавека, відавочна зморанага надзвычайна, які, спатыкаючыся, цягнуўся па дарозе, загарджаючы ім дарогу. Гэты ды яшчэ адзін такі-ж спадарожнік быў адзінамі выбітымі са строю, якія трапіліся ім па дарозе; цяпер яны былі вельмі блізка да галаўной часткі патоку золаташукальнікаў.

Пасля яны даведаліся аб усіх жудасцях гэтай ночы. Выбіўшыся з сіл людзі садзіліся адпачыць на ўскраю дарогі

і ўжо больш не падымаліся. Сямёра замерзлі канчаткова, а выжыўшым ампутиравалі ў даусонаўскіх больніцах пальцы, ступні і рукі. Ноц вялікага паходу на Бабін ручай была самай халоднай за ўесь год. Перад світаннем спіртавыя тэрмометры ў Даусоне паказвалі семдзесят ніжэй нуля, а людзі, якія ўдзельнічалі ў «паходзе», былі, за невялікім выключэннем, навічкі, якія не прывыклі да такіх халадоў.

Другога выбілага са строю чалавека яны зауважылі некалькі хвілін пазней, пры ўспышцы поўночнага ззяння, якое, нібы пражэктар, прарэзвала часам неба ад небасхіла да зеніта. Чалавек гэты сядзеў ля сцежкі на ільдзіне.

— Эй, цётка, падымайся!—весела аклікнуў яго Шорці.

— Ну, хутчэй! Калі будзеш гэтак сядзець, замерзнеш, як калода.

Чалавек нічога не адказаў, і яны спыніліся зірнуць, што з ім.

— Цвёрды, як качарга,—заявіў Шорці.—Калі кінуць яго, разаб'еша ўшчэнт.

— Зірні, ці дыхае ён?—сказаў Смок, імкнучыся ў той-жа час прамацапа праз футра і шарсцяныя фуфайкі сэрца чалавека.

Шорці падняў адзін з навушнікаў і прыклаў вуха да заледзяньелых губ.

— Не дыхае,—далажыў ён.

— І сэрца не б'еца,—сказаў Смок.

Ён надзеў рукавіцы і цэлую хвіліну моцна біў рукою аб руку, перш чым зноў зняць рукавіцу і запаліць сярнічку. Перад імі быў стары, без усякага сумнення мёртвы. У той момант, калі сярнічка загарэлася, яны ўбачылі даўгую сівую бараду, пакрытую да самага носа ледзянымі сасулькамі, пабялеўшыя шчокі і замерзлыя павекі з бахрамой інею на месцы расніц. Сярнічка латухла.

— Ну, ідзем,—сказаў Смок, расціраючы вуха.—Мы нічога не можам зрабіць для старога. А я, здаецца, адмарозіў сабе вуха. Цяпер уся скора, каб ёй праваліцца, пачне злазіць, і цэлы тыдзень будзе чартоўскі боль.

Праз некалькі хвілін, калі палаючая істужка поўночнага ззяння заліла агнём усё неба, яны ўбачылі ўперадзе сябе на адлегласці чвэрткі мілі дзве чалавечыя фігуры. Далей на цэлую мілю не было відаць ніякага руху.

— Яны ідуць ўперадзе ўсіх,—сказаў Смок, калі зноў запанавала цемра.—А ну, давай дагонім іх.

Але прайшло поўгадзіны, а фігуры ўсё яшчэ былі ўперадзе. Шорці пусціўся бягом.

— Калі мы і дагонім іх, дык перагнаць ні за што не зможам,—сказаў ён задыхаючыся.—Ну і смаліць-жа, чорт-бы іх забраў! Галаву дам наадрэз, што гэта не чэчака. Будзь упэўнены, што гэта самыя сапраўдныя старажылы.

Калі сябры нарэшце нагналі іх, Смок, які быў уперадзе, з прыемнасцю пайшоў з імі ў нагу. Амаль адразу ж у яго склалася ўражанне, што чалавек, які ідзе поплеч з ім, жанчына. Як склалася гэтае ўражанне, ён і сам не мог бы склаць. Захутаная ў футра цёмная постаць нічым не адрознівалася ад іншых; аднак Смоку здалося ў ёй нешта знаёмае. Ён пачакаў наступнай успышкі змяння і пры святле яго ўбачыў маленъкія, абутыя ў макасіны ногі. Але ён убачыў болей—паходку. І адразу ж пазнаў ту ю самую паходку, якую вырашыў аднойчы ніколі не забываць.

— Яна сапраўдны хадок,—хрыпла зашаптаў Шорці.—Б'юся аб заклад, што гэта індзіянка.

— Як маецца, міс Гастэл?—запытаў Смок.

— Дзякую вас,—адказала яна, павярнуўшы галаву і шпарка зірнуўшы на яго.—Вельмі цёмна, я нічога не бачу. Вы хто?

— Смок.

Яна рассміялася на марозным паветры, і ён адразу ж вырашыў, што ніколі не чуў такога прыемнага смеху.

— Ну, што-ж, ажаніліся вы, як казалі тады? Ці многа ў вас дзяцей?

Першым ён сабраўся адказаць, яна казала далей:

— Колькі там чэчака ззаду нас?

— Мусіць, некалькі тысяч. Мы пераінамі больш трохсот, яны вельмі спляшаліся.

— Старая гісторыя,—адказала яна з гораччу.—Навікі забіраюць сабе багацейшыя ўчасткі, а старажылы, якія з'явіліся ў гэтую краіну першымі, пакутвалі тут і мучыліся, застаючыся ні пры чым. Гэта старажылы знайшлі Бабін ручай (як выявілася гэтая таямніца, зусім незразумела!) і зараз-же паведамілі старажылам з Львінага возера. Але возера гэтае знаходзіцца за дзесяць міль ад Даусона, і пакуль тыя давяруцца да ручая, ўсё будзе ўжо занята даусонаўскім чэчакам. Такая несправядлівасць абурое мяне.

— Так, вельмі дрэнна,—паспачуваў ёй Смок.—Але няхай мяне павесяць, калі я ведаю, як вы можаце перашкодзіць гэтаму. Хто першы прышоў, той першы і ўзяў.

— Я была-б вельмі шчаслівая, калі-б магла чым-небудзь дапамагчы тут,—горача сказала міс Гастэл.—Я-б ханела,

каб яны ўсе замерзлі ў дарозе, каб затрымала іх што-небудзь страшэннае, пакуль старажылы з Львінага возера не дабяруцца да ручая!

— Вы, як відаць, здорава супроць нас настроены,—рассмяяўся Смок.

— Не ў гэтym справа,—шпарка адказала яна.—Я ведаю кожнага з жыхароў Львінага возера і магу сказаць, што гэта людзі. Яны галадалі ў гэтай краіне і прыклалі тытанічныя намаганні, каб зрабіць жынцё лепшым. Я перажыла разам з імі цяжкія дні на Койакуку, калі была яшчэ дзяўчынкай; перажыла галадоўку на Бярозавым ручаі і на Саракавой мілі. Гэта сапраўдныя героі, і яны маюць права на ўзнагароду, а між тым тысячи зялённых малакасосаў аказваюцца цяпер на шмат міль наперадзе іх. Ну, я змаўкаю і прашу дараўаць мне гэтую търаду. Трэба бератчы дыханне, таму што вы і ваша кампанія чаго добра гераоніце бацьку і мяне.

На працягу гадзіны Джой і Смок не абмяняліся ні адным словам. Дзяўчына аб чымсьці перагаварвалася з бацькам упоўтолася.

— Цяпер я пазнаў іх,—сказаў Шорці Смоку.—Гэта стары Луі Гастэл, ён малайчына. А дзяўчына, як відаць, яго дачка. Ён прышоў у гэтую краіну так даўно, што ніхто не памятае дакладна, калі гэта было, і прывёз з сабою дзяўчынку. Яна была маленькая. Яны з Бетлесам працевалі разам і пусцілі першы маленькі параходзік па Койакуку.

— Па-мойму, не варта абганяць іх,—сказаў Смок:—мы і так уперадзе ўсіх, а нас усяго чацвёра.

Шорці згадзіўся, і на працягу гадзіны яны шпарка рухаліся ўперад у поўным маўчанні. У сем гадзін поўночніе ззянне ў апошні раз прарэзала цемру, і яны ўбачылі на заходзе шырокі праход між прыкрытымі снегам горамі.

— Бабін ручай!—усклікнула Джой.

— Вось дык штука!—лікаваў Шорці.—Па майму разліку, нам заставалася ісці самае меншае яшчэ поўгадзіны. Здорава, як відаць, я расцягнуў сабе ногі.

Якраз у гэтym месцы дарога з Дайе, заваленая награмаджанымі адна на другую ільдзінамі, крута зварочвала праз Юкон да ўсходняга берага, і з добра вытаптанай галоўнай сцежкі яны перабраліся цераз затор ільдзін на вузкую, толькі злёгку намечаную сцяжынку ўздоўж заходняга берага.

Луі Гастэл, які ішоў уперадзе, спатыкнуўся ў цемры аб Ільдзіну і апусціўся на снег, ухапіўшыся абодвумя рукамі за ладыжку. Ен з цяжкасцю падняўся на ногі і паспрабаваў пайсці далей, але крок яго моцна запаволіўся, і ён пачаў прыкметна накульгваць. Праз некалькі хвілін ён спыніўся.

— Нічога не выйдзе,—сказаў ён дачцы.—Я расцягнуў сабе сухажылле. Ідзі ўперад і зайді ўчасткі для сябе і для мяне.

— Ці не можам мы чым-небудзь дапамагчы вам?—запытаваўся Смок.

Луі Гастэл паківаў галавой:

— Яна можа зрабіць дзве заяўкі. А я далаўзу да берага, раскладу агонь і перавяжу ладыжку. Не турбуйцесь аба мне. Ідзі, Джой. Зайді для нас участкі вышэй Пробнага. Чым вышэй па раце, тым багацей россыпі.

— Вось вам крыху бярозавай кары,—сказаў Смок, падзяліўшы свой запас пароўну.—Мы паклапоцімся аб вашай дачцы.

Луі Гастэл хрыпла засмияўся.

— Дзякую вам,—сказаў ён.—Але яна і сама можа паклапаціца аб сабе. Ідзіце ўслед за ёй! не выпускайце яе з віду.

— Вы не пярэчыце, каб я ішла ўперадзе? — запытала Джой Смока.—Я ведаю гэтую мясцовасць лепш за вас.

— Вядзіце,—галантна адказаў Смок.—Хоць я зусім згодзен з вамі, што нам, чечака, не след-бы абганяць кампанію з Львінага возера. Гэта праста абуральна. Ці нельга нам як-небудзь пазбавіцца гэтых даусонаўскіх малайцоў?

Яна паківала галавой.

— Мы не можам скрыць свае сляды, — сказала дзяўчына, — а яны пойдуць за намі, як авечкі.

Прайшоўшы з чвэртку мілі, Джой раптам крута павярнула на захад, і Смок здзівіўшыў, што яны ідуць па нятоптаному снегу. Аднак ні ён, ні Шорці не звярнулі ўвагі на тое, што ледзь прыкметная сцяжынка, па якой яны ішлі да гэтага часу, вяла далей на поўдзень. Калі-б яны маглі быць сведкамі наступных паводзін Луі Гастэла, гісторыя Клайдака, напэўна, была-б напісана інакш: яны ўбачылі-б, як гэты старажыл, адразу пакінуўшы кульгаць, пабег ўслед за імі, быццам гончы сабака; убачылі-б, як ён узяўся расшыраць і ўтаптваць сцяжынку, якую яны праклалі, звярнуўшы на захад, і нарэшце паймчалі далей па ранейшай, ледзь прыкметнай сцяжынцы, якая ішла на поўдзень.

Сцяжынка, па якой яны ішлі, вяла ўгару па руслу, але яна была такая няясная, што яны вельмі часта гублялі яе ў цемры. Пасля чвэрткі гадзіны блукання па снягу Джой Гастэл выказала жаданне ісці ззаду і прадаставіла мужчынам пракладваць дарогу. Затрымка вядучых дазволіла ўсёй астатнай масе золаташукальнікаў нагнаць іх, і калі к гадзінам дзевяці развіднела, яны ўбачылі за сабой, на колькі хапала вока, бясконную чараду людзей. Пры гэтым відовішчы цёмныя вочы Джой заблішчэлі.

— Колькі часу прайшло з таго моманту, як мы началі падымацца па руслу?— запыталася яна.

— Не менш двух гадзін,— адказаў Смок.

— Ды яшчэ дзве гадзіны, будзе чатыры,— рассмяялася яна.— Mae сябры з Львінага возера выратаваны.

Няясная падазронасць пранеслася ў галаве Смока. Ен спыніўся і зірнуў ёй прама ў твар.

— Я не разумею,— сказаў ён.

— Не разумееце? Я растлумачу вам. Гэта Нарвежскі ручай. Бабін ручай наступны на поўдзень.

Смок на хвіліну анямеў.

— Вы зрабілі гэта наўмысна?— запытаўся Шорці.

— Я зрабіла гэта, каб выручыць старажылаў.

Яна насмешліва разрагаталася. Мужчыны зірнулі адзін на другога, усміхнуліся і нарэшце разрагаталіся таксама.

— Перагнуў-бы я вас цераз калена ды добра набіў-бы,— заяўў Шорці,— калі-б у гэтым краі жанчыны не былі такімі рэдкімі.

— Значыць, ваш бацька не расцягнуў сабе сухажылля, а проста пачакаў, каб мы зніклі з віду, і рушыў далей?— запытаўся Смок.

Яна кіунула сцвярджальна.

— А вы выканалі ролю прыманкі?

Яна зноў кіунула, і на гэты раз смех Смока прагучэў шчыра і звонка. Гэта быў нястрымны смех мужчыны, які адкрыта прызнае сябе пераможаным.

— Чаму вы не злуюцесь на мяне?— запыталася яна жаласліва.— Або... або... чаму вы не наб'еце мяне?

— Ітак, трэба, значыць, паварочваць назад,— сказаў Шорці.— У мяне ўжо ногі замерзлі стаяць тут.

Смок паківаў галавой.

— Ісці назад—значыць згубіць чатыры гадзіны. Мы, напэуна, прайшлі восем міль па гэтаму ручаю, а ён размешчан на поўдзень. Мы пойдзем уздоўж Нарвежскага ручая,

затым прабярэмся цераз водараздел і выйдзем на Бабін ручай дзе-небудзь вышэй Пробнага ўчастка.—Ен зірнуў на Джой.—Ці не хочаце пайсці з намі? Я абяцаў вашаму бацьку наглядаць за вамі.

— Я...—яна вагалася,—я могу пайсці з вамі, калі вы не пярэчыце.—Яна пазірала прама ў вочы Смоку, і на твары яе ўжо не было ранейшага выразу выкліку і насмешкі.—Дапрауды, містэр Смок, я амаль шкадую аб tym, што зрабіла. Але трэба-ж было каму-небудзь выручыць старажылаў.

— Я бачу, што золаташукальніцтва—справа спартыўная.

— А я бачу, што вы абодва цудоўна падрыхтаваны да гэтага спорту,—сказала яна; затым дадала з лёгкім уздыхам: — Як шкада, што вы не старажылы!

Дзве гадзіны яны прабіраліся ўздоўж замерзлага русла Нарвежскага ручая, затым звярнулі ў вузкі, звілсты прыток яго, які цёк з поўдня. Апоўдні яны пачалі падымацца ўгару, каб перабрацца цераз водараздел. Ззаду сябе ўнізе яны ўбачылі доўгую цёмную лінію золаташукальнікаў, якія ішлі па іхніх слядах. Там і сям дзесяткі тонкіх струменяў дыму гаварылі аб tym, што спадарожнікі робяць прывал.

Смок і яго спадарожнікі рухаліся з вялікай цяжкасцю. Яны часта правальваліся па пояс у снег і праз кожныя некалькі ярдаў былі вымушчаны спыняцца, каб перавесці дух. Шорці першы маліў аб адпачынку.

— Мы ўжо цэлыя дванаццаць гадзін у дарозе, Смок, — сказаў ён,—і я павінен прызнацца, што вельмі змарыўся, ды і ты таксама, я ўпэўнены. Я дык яшчэ могу, вядома, цягнуцца, як галодны індзеец за кавалкам медзвяжаціны. Але гэтая бедная дзяўчына несумненна зваліца з ног, калі не падмацуецца чым-небудзь. Давайце раскладзем тут агонь. Што вы на гэта скажаце?

Яны так шпарка, лоўка і ўмела разбілі лагер, што Джой, сачыўшая за імі недаверлівым позіркам, павінна была прызнацца ў душы, што і старажылы не змаглі-б зрабіць гэтага лепей. Коўдра, нацягнутая на галіны канадскай елкі, утварыла прытулак для адпачынку і кулінарных працэдур. Самі яны стараліся трymацца далей ад агню, пакуль не расцёрлі добра свае шчокі і насы.

Смок плюнуў у паветра, і ільдзінка ўпала так хутка і звонка, што ён паківаў галавой.

— Павінен прызнацца, — сказаў ён, — што ніколі яшчэ не бачыў такога марозу.

— Аднойчы зімой на Койакуку мароз дайшоў да восьмі-дзесяці шасці, — адказала Джой. — Цяпер, напэўна, не менш сямідзесяці ці сямідзесяці пяці, і я адчуваю, што адмарозіла сабе шчокі. Яны гарашь, як у агні.

На крутым спуску гары зусім не было лёду; таму яны клалі у таз для прамыкі золата крыху цвёрдага чыстага крышталічнага снегу, дробнага, як цукровы пясок, і адтайвалі яго на агні, пакуль не натаяла дастаткова вады для кавы. Смок падсмажваў грудзінку і грэў сухары ля агню, Шорці падкідаў у агонь вецце, а Джой накрываала на стол, расстаўляючы няхітрыя прыборы: дзве чашкі, дзве лыжкі, бляшанку з сумесцю солі і перцу і бляшанку з цукрам. Калі яны ўзяліся за яду, яна падзялілася прыборам са Смокам, і яны елі з адной талеркі і пілі з аднаго кубка.

Было амаль дзве гадзіны, калі яны перайшлі нарэшце праз хрыбет і пачалі спускацца да Бабінага ручая. Яшчэ раней, зімою, нейкі паляўнічы на аленяў праклаў сцежку па вузкай цясніне, гэта значыць, накіроўваючыся на паляванне і вяртаючыся назад, ён заўсёды ступаў па сваіх слядах. У выніку пад пластам выпаўшага пазней снегу ўтварылася лінія няроўных груд. Той, у каго нага пападала між груд, правальваўся ў снег і падаў. Паляўнічы на аленяў валодаў, як відаць, незвычайна даўгімі нагамі. Джой, якая паліка жадала цяпер даламагчы сваім спадарожнікам і баялася, што яны наўмысна замаруджваюць ход з-за яе відавочнай зморанаці, настоіла на tym, каб ісці наперадзе. Шпаркасць і лоўкасць, з якой яна пазбягала здрадлівых слядоў паляўнічага, выклікалі ращучую пахвалу Шорці.

— Зірні на яе! — усклікнуў ён. — Ну і малайчына! Ужо яна напэўна ела медзвяжаціну. Зірні, як коўзаюцца яе макасіны. Гэта табе не высокія каблучкі. Яна карыстаецца нагамі, якія ёй даў бог. Гэта жонка для медзвяжатніка.

Яна азірнулася і глянула на яго з усмешкай ухвалы, якая адносілася і да Смока. Ён улавіў у ёй сяброўскую прыхильнасць, х'ць у той-же час яго пранізала адчуванне, што ў гэтай сяброўскай усмешцы было вельмі шмат жаночай ласкі.

Дайшоўши да Бабінага ручая, яны азірнуліся назад і ўбачылі даўгую перарывістую лінію золаташкульнікаў, якія з цяжкасцю спускаліся па схілу. Джой і яе спадарожнікі спусціліся да русла ручая, якое прamerзла да самага дна. Ручай у дваццаць-триццаць футаў шырынёю цягнуўся між ілістымі наноснымі берагамі ад шасці да восьмі футаў вышыні. Нічия нага не ступала яшчэ па роўнаму снягу, які пакрываў

яго лёд, і яны зразумелі, што вышлі крыху вышэй Пробнага ўчастка і заявац, занятых старажыламі з Львінага возера.

— Сцеражыцца крыніц! — папераджальна крыкнула Джой, калі Смок павеў іх уніз па ручаю. — Пры сямідзесяці градусах вы застанецца без ног, калі праваліцесь.

Такія крыніцы, якія часта сустракаюцца ў кландайскіх рэках, не замярзаюць пры самых ніzkіх тэмпературах. Вада, якая сцякала з крутых берагоў і накапілася невялікімі вада-ёмамі, абаронена ад холаду замерзлай паверхні ручая і выпаўшым снегам. І вось чалавек, які ідзе па сухому снягу, можа лёгка прадавіць кару лёду ў поўдзюйма таўшчыні і праваліцца па калена ў ваду. Калі на працягу пяці хвілін ён не зможа сцягнуць мокрыя макасіны, дык застанецца без ног.

Хоць было ўсяго тры гадзіны пасля поўдня, але даўгое шэрае палярнае змярканне ўжо апусцілася. Сладарожнікі шукалі на берагах дрэва з адзнакай, якая паказала-б ім, дзе зроблена апошняя заяўка. Джой, шукаўшая яе з асаблівым хваляваннем, першая зауважыла зарубку. Яна кінулася наперад і крыкнула Смоку:

— Хтосьці ўжо быў тут! Зірніце на снег! Зірніце на зарубку! Вось яна! Вось на гэтай сасне!

І ў гэты момант яна па пояс правалілася ў снег.

— Вось я і папалася! — жаласліва вымавіла яна. Затым усклікнула. — Не падыходзьце да мяне, я сама выберуся!

Крок за крокам, раз-по-раз правальваючыся і ламаючы тонкі лёд, схаваны пад сухім снегам, яна пракладвала сабе шлях да цвёрдага грунту. Смок не стаў чакаць. Ён кінуўся да берага, дзе сухое веице і сучча, вынесеныя на бераг у часе вясенних разліваў, як быццам чакалі сярнічкі. К таму часу, як Джой дабралася да яго, першыя языкі полымі падымаліся ўжо ў паветра.

— Сядайце, — загадаў Смок.

Яна паслухмяна апусцілася на снег. Ен скінуў са спіны свой мех і паслаў пад яе нагамі коўдру.

Зверху гучэлі галасы шукальнікаў, якія ішлі за імі.

— Няхай Шорці зробіць заяўку, — прыспешвала Джой.

— Ідзі, Шорці, — сказаў Смок, беручыся за яе макасіны, ужо ацвярдзельны ад лёду. — Адмер тысячу футаў і ластаў у цэнтры два заявачныя калы. Вуглавыя мы паставім пасля.

Нажом Смок разрэзаў шнуркі і кожу макасінаў. Яны паспелі так моцна прamerзнуць, што трашчэлі і скрыпелі пад нажом. Сівашскія насکі і таўстыя шарсцяныя панчохі пера-

тварыліся ў ледзяную кару. Здавалася, быцам ступні і ікры дзяўчыны ўкладзены ў гафрыраванае жалеза.

— Ну, як ногі? — запытаўся ён, прадаўжаючы праца-
ваць.

— Зусім анямелі. Я не чую пальцаў і не магу крануць ім.
Але ўсё будзе добра. Агонь гарыць вельмі добра. Глядзіце не

адмарозце руکі. Мяркуючы па вашых рухах, мне здаецца, што яны ўжо анямелі.

Смок надзеў рукавіцы і на працягу некалькіх хвілін зядла стукаў сябе па бёдрах. Адчуўшы, што кровезварот аднаўіцца, ён зноў зняў рукавіцы і пачаў рэзань, ірваць і пілаваць прамерзлы абутак. Нарэшце лаказалася белая скура адной ногі, затым другой і абедзве яны былі выстаўлены цяпер на сямідзесяціградусны мароз.

Затым пачалося расціранне снегам, якое рабілася з надзвычайнай заўзятасцю, пакуль Джой не пачала звівацица і ўздрыгваць. Нарэшце яна кранула пальцамі і радасна паскардзілася на боль.

З дапамогай Смока яна дайшла да агню: Смок паклаў яе ногі на коўдру, як можна бліжэй да выратоўчага цяпла.

— Цяпер вам давядзеца самай заняцца імі на хвілінку,—сказаў ён.

Яна зняла рукавіцы і пачала расціраць ногі, сочачы за тым, каб агонь толькі паступова саграваў яе замерзлае цела. Тым часам Смок узяўся за ўласныя руکі; снег ужо не раставаў на іх, і яго светлыя крышталі рассыпаліся па скуры, як пясок. Пакрыху лакалтванне і боль вярталіся разам з кровезваротам. Тады Смок направіў агонь, зняў лёгкую торбу са спіны Джой і дастав адуль поўны камплект абутку.

Шорці вярнуўся нарэшце па руслу ручая і ўскарабкаўся да іх па крутому берагу.

— Я адмерыў поўных тысячу футаў,—заявіў ён.—Нумар дваццаць сёмы і дваццаць восьмы. Хоць, трэба вам сказаць, не паслеў я яшчэ забіць верхні колік дваццаць сёмага нумара, як сутыкнуўся з першым старым з тых, што ішлі ззаду. Ён заяўіў, што не дасць мне заняць дваццаць восьмы нумар. Тады я сказаў яму...

— Ну, ну! — усклінула Джой.—Што-ж вы яму сказаў?

— Я так проста і заяўіў яму, што, калі ён не падасца назад зараз-жа на ўсе ляцьсот футаў, дык я ператвару яго адмарожаны нос у слівачнае марожанае і шакаладныя эклеры. Ён палічыў за лепішае трохі падацца назад, і я паставіў заявачныя калы на двух поўных, сумленна адмераных участках уздоўж ручая, па пяцьсот футаў кожны. Ён заняў наступны ўчастак, і я мяркую, што цяпер уся гэтая кампанія падзяліла ўжо Бабін ручай да вусця і нават той бераг. Але наша справа верная. Цяпер вельмі цёмна, але заўтра раніцою мы зможем паставіць вуглавыя слулы.

III

Калі яны прачнуліся, дык убачылі, што за ноч надвор'е змянілася. Шорці і Смок, яшчэ не вылазячы з-пад сваёй агульной коўдры, вызначылі, што мароз не больш чым у дваццаць градусаў. Мароз здаў. На іхніх коўдрах ляжаў пласт снежных крышталаў у шэсць дзюймаў таўшчыні.

— З добрай раніцай! Як вашы ногі?— запытаў Смок, пазіраючы праз рэшткі вогнішка на Джой Гастэл, якая, седзячы ў сваіх спальных футтрах, уважліва абтрасала з сябе снег.

Шорці расплюшлі агонь і накалоў лёду ў ручай, а Смок узяўся рыхтаваць снеданне. Калі яны пакончылі з ежай, узышло сонца.

— Ідзі паставаў гэтая... як іх... вуглавыя слупы, Смок,— сказаў Шорці.— Там, дзе я браў лёд для кавы, ёсьць пясок, і я хачу натапіць у нашым тазе вады і прамышль на шчасце крху гэтага самага пяску.

Смок накіраваўся, захапіўшы сякеру, каб высечы калкі. Пачаўшы з ніжняга па плыні цэнтральнага слупа, на участку нумар дваццаць сем, ён накіраваўся напрамік па вузкай цясніне да ўскраю участка. Ен прарабіў усё гэта метадычна, амаль машынальна: думкі яго былі поўны ўспамінаў аб мінуй ночы. Яму здавалася, што ён нейкім чынам набыў уладу над прыгожымі лініямі і цвёрдымі мускуламі гэтых ножак, якія ён расціраў снегам, і гэтая ўлада як быццам распаўсюджвалася і на ўсю жанчыну. Гэтае пачуццё напаўняла яго якімсьці невыразным прыемным адчуваннем. Яму здавалася, што ўсё гэта было неабходна для таго, каб ён мог падыйсці да Джой Гастэл, узяць яе руку ў сваю і сказаць: «Ідзем».

Сярод гэтых думак ён наткнуўся раптам на нешта, што прымусіла яго забыць аб уладзе над белымі ножкамі. Ен не паставіў вуглавога слупа на ўскраі цясніны. Ен нават не дайшоў да яе краю, бо напаў на другі ручай. Смок прыкметдзіў зламаную вярбу і вялікую, адзінюю ёлку, якая кідалася ў вочы. Ен вярнуўся да ручая, дзе стаялі цэнтральныя заявачныя калы. Ен пайшоў берагам ручая, выгнутага ў выглядзе падковы, і пераканаўся ў тым, што тут не два ручай, а адзін. Затым ён двойчы прабраўся па сняту ад аднаго краю даліны да другога, у першы раз пачаўшы ад ніжняга слупа нумара дваццаць сёмага, а ў другі раз—ад верхняга слупа нумара дваццаць восьмага, і пераканаўся канчаткова, што верхні слуп апошняга участка знаходзіцца ніжэй ніжняга слупа першага. У прыцемках Шорці заняў абодва ўчасткі на

павароце ручая ў выглядзе падковы, што ўразалася глыбока ў даліну.

Смок засмучана пацягнуўся назад да маленькой стаянкі. Шорці, які скончыў прамыўку пяску, сустрэў яго захапляючымі ўскрыкамі.

— Вось яно! — крикнуў ён, працягваючы сябру таз. — Вось, зірні. Золата, чыстае золата! Тут дзвесце далараў, ні на цэнт меней. Яно так і валаеца на самай паверхні. Я бачыў многае на сваім вяку, але ніколі ў жыцці не сустракаў яшчэ такога багацця.

Смок кінуў абыякавы позірк на золата, наліў сабе кубак кавы і прысёў ля агню. Джой адчула нешта нядобрае і зірнула на яго нецярплівым, упрашальным позіркам. Але Шорці быў раззлаваны абыякавасцю сябра.

— Што гэта ты як быццам не радуешся? — запытаў ён. — Гэта-ж сапраўднае шчасце. Можа быць, ты такі багаты, што плюеш на таз, у якім дзвесце далараў?

Перш чым адказаць, Смок адхлябнуў каву.

— Скажы мне, Шорці, чым нашы ўчасткі падобны на Панамскі канал?

— Гэта яшчэ што за навіна?

— Бачыш, усходні ўваход у Панамскі канал знаходзіцца заходней яго заходняга ўваходу. Вось і ўсё.

— Давай далей, — сказаў Шорці. — Я яшчэ не раскусіў, у чым справа.

— Каравацей кажучы, Шорці, ты заняў нашы два ўчасткі на вялікім павароце ў выглядзе падковы.

Шорці паставіў таз на снег і ўскочыў на ногі.

— Далей, далей, — паўтарыў ён.

— Верхні слуп дваццаць восьмага на дзесяць футаў ніжэй ніжняга слупа дваццаць сёмага.

— Ты хочаш сказаць, што ў нас нічога няма, Смок?

— Горш таго. У нас на дзесяць футаў менш, чым нічога.

Шорці бегма пусціўся да берага. Праз ляць хвілін ён вярнуўся. У адказ на позірк Джой ён кіўнуў. Не кажучы ні слова, ён падышоў да паваленага дрэва і, апусціўшыся на яго, пачаў уважліва разглядаць снег пад сваімі ногамі.

— Ну што-ж, здымемся з лагера і рушым зноў у Даусон, — сказаў Смок, пачынаючы складваць коўды.

— Мне вельмі шкада, Смок, — прашаптала Джой, — усё гэта мая віна.

— Нічога, — адказаў ён, — усё ў парадку.

— Але гэта мая віна, толькі мая,—настойвала яна.—Бацька зробіць для мяне заяўку там, калі Пробнага ўчастка. Я аддам яе вам.

Смок паківаў галавой.

— Шорці! — прамовіла дзяўчына.

Шорці таксама паківаў галавой і раптам пачаў рагатаць. Гэта быў нястрымны, гамерычны рогат. Ен то задыхаўся, то грымей.

— Гэта не істэрка, — растлумачыў ён. — У мяне бываюць іншы раз такія прыпадкі весялосці, і гэта адзін з іх.

Позірк яго выпадкова ўпаў на таз з золатам. Ен падышоў і ўрачыста піхнуў таз нагой, рассылаўшы вакол намытас золата.

— Яно не наша, — сказаў ён. — Яно чалежыць таму старому, якога я адагнаў тады на пяцьсот футаў. І мяне больш за ўсё злое, што чатырыста дзеўяніста з іх — сапраўднае багацце... яго багацце. Ну, ідзем, Смок, вернемся ў Даусон. Між іншым, калі ў цябе ёсьць жаданне забіць мяне, я пальцам не крану, каб абараніцца.

СПАБОРНІЦТВА НА ПЯРШЫНСТВА

I

— Хе! Апранаешся ў святочнае адзенне?

Шорці сачыў за сваім сябрам з напускіным нездавальненінем, і Смок, які рабіў дарэмныя намаганні расправіць складкі на штанах, якія толькі што надзеў, быў моцна ўзбуджаны.

— Для паношаных штаноў гэта яшчэ лішто сабе, — казаў далей Шорці. — Колькі даў за іх?

— Сто пяцьдзесят за ўесь касцюм, — адказаў Смок. — Той чалавек быў амаль майго росту. Мне здалося, што цана падыходзячая. Чаго ты бурчыш?

— Хто? Я? І не думаю! Я якраз думаў аб tym, як здорава пашанчавала нейкаму «медзвяжатніку», які з'явіўся ў Даусон у час лёдалому, без прыгласаў, з адной толькі зменай блязны, з адной парай зношаных макасінаў, у касцюме, які меў такі выгляд, быццам перанёс караблекрушэнне. А цяпер! Здзіўляючы фасад, прыяцель, здзіўляючы фасад. Скажы ты мне...

— Чаго табе яшчэ трэба? — запытаў Смок паныла.

— Як яе завуць?

— Ды тут зусім і няма жіякай «яе», мой сябра. Я запрошаны на абед да палкоўніка Буйі, калі табе абавязкова трэба ведаць. Я разумею, у чым справа, Шорці! Ты зайздросціш, што я запрошаны, а ты не.

— Ты не спазніўся? — турботліва запытаўся Шорці.

— Не разумею, пра што ты кажаш.

— На абед. Яны ўжо, напэўна, будуць сядзець за вячэрай, пакуль ты да іх дабярэшся.

Смок хацеў быў адказаць з пераўялічаным саркаズмам, але раптам заўважыў асаблівы блеск у вачах субяседніка. Ен прадаўжаў атранацца, завязваючы пальцамі, страціўшымі ранийшую спрытнасць, галыштук віндзорскім вузлом ля каўняра сваёй мяжкай баваўнянай кашулі.

— Гэткая прыкрассь, што я адаслаў усю сваю крухмальнуя бялізу ў пральню!—спачувальная лрамармытаў Шорці.— А то я прыбраў бы цябе.

У гэтую хвіліну Смок намагаўся нацягнуць на ногі чарвікі. Шарсцяная наскі былі празмеру таўстыя, і ён з упрашальнім выглядам пазіраў на Шорці, але той толькі паківаў галавой.

— Не. Калі-б у мяне і знайшліся тонкія наскі, я ні за што не даў-бы іх табе. Лезь зноў у макасіны, таварыш. Ты, напэўна, адмарозіш сабе пальцы пры такім бедным адзенні.

— Я заплатіў за іх пятынаццаць далараў, за паношаныя!— жаласліва сказаў Смок.

— Мне здаецца, што там не будзе ні адной душы не ў макасінах, — сказаў Шорці.

— Але там будуць жанчыны, Шорці. Я буду сядзець і есці поплеч з сапраўднымі, жывымі жанчынамі. З місіс Боуі і яшчэ з іншымі, так мне сказаў палкоўнік.

— Ну што-ж, макасіны не сапсуюць ім апетыту, — заўважыў Шорці. — Хацелася-б мне ведаць, навошта ты спатрэбіўся палкоўніку.

— Дапраўды, не ведаю. Можа быць, ён чуў, што я знайшоў Возера Нечаканасцей. Асушка яго будзе каштаваць шмат грошай, а Гутенхеймы шукаюць, куды-б укласці свае капіталы.

— Напэўна, што яно самае. Кажу табе, трymайся макасінаў. Ну, касцюм у цябе моршчыца і крыху вузкаваты. Будзь асцярожным нахонт яды. Калі ты будзеш шмат жэрці, дык ён, чаго добра, трэсне. І калі якая-небудзь з гэтых самых жанчын незнарок выпусціць хустку, няхай сабе ляжыць на гадлозе. Не ўздумай падымашь. Ні завошта не нагінайся!

II

Як належыць спецыялісту, які атрымлівае высокі аклад, і представніку буйнай фірмы Гугенхаймаў, палкоўнік Боуі зайнімай адзін з самых лепшых будынкаў у Даусоне. Пабудаваны

з груба абчасаных бярвенняў, у два паверхі, ён здрозніваўся такімі незвычайнімі памерамі, што мог пахваліца прасторным парадным пакоем, які служыў гасцінай і нічым больш.

На грубай драўлянай падлозе былі раскладзены мядзведжыя скуры, на сценах віселі рагі ласёў і аленяў. Тут гудзеў адкрыты камін і красавалася печ, якая апальвалася дрывамі. І тут вось Смок спаткаўся з лаважанымі людзьмі Даусона — не з якімі-небудзь міліянерамі ад рыдлёўкі, але са сліўкамі горада золаташкульнікаў, насельніцтва якога было сабрана з усяго свету: тут былі мужчыны накшталт Уорбертона Джолса, даследвалыніка і пісьменніка; капітан Канседайн з коннай паліцыі; Хаскел, упаўнаважаны па золату Поўночна-Заходній тэрыторыі, і, нарэшце, барон фон-Шрэдэр, любімец імператара, з міжнароднай рэпутацыяй дуэліста.

І тут-жэ ён убачыў асляпляльную ў вячэрнім туалете Джой Гастэл, якую да гэтага часу сустракаў толькі ў дарозе — у футры і макасінах. За абедам ён апынуўся ля яе.

— Я адчуваю сябе, нібы рыба, выцягнутая з вады, — прызнаўся Смок. — Вы ўсе такія цудоўныя! Мне і ў сне не снілася, што ў Кландайку можа існаваць такое ўсходніе багацце. Зірніце, напрыклад, на фон-Шрэдэра — ён у жакете, а ў Канседайна крухмальная кашуля. Я заўважыў, што ў яго разам з тым макасіны. А як вам падабаецца мая экіпіроўка?

І Смок павёў плячыма, нібы любуючыся сабою перад Джой.

— Вы як быццам папаўнелі з таго часу, як перабраліся праз Чылькут, — прагаварыла яна са смехам.

— Не ўгадалі, угадвайце далей.

— Касцюм з чужога пляча?

— Адгадалі. Я купіў яго ў аднаго з клеркаў акцыянернай кампаніі.

— Проста сорам, якія ў клерка вузкія плечы, — прагаварыла Джой. — Але вы нічога не сказаў яшчэ, як вам падабаецца мая экіпіроўка.

— Не магу! — сказаў ён. — Я ўражаны. Я залішне доўга пражыў тут, у снягах! Такога роду рэчы дзейнічаюць на мяне, як удар. Я амаль забыўся, што ў жанчын ёсьць рукі і плечы. Заўтра раніцою, падобна майму сябру Шорці, я прачнуся ў поўным перакананні, што гэта быў сон. У апошні раз, калі я сустрэўся з вамі на Бабінам ручаі...

— Я была сапраўднай бабай? — закончыла яна.

— Не, я не тое хацеў сказаць. Я ўспомніў, што на Бабінам ручаі я зрабіў адкрыццё, што ў вас ёсьць ногі.

— І я ніколі не забуду, што вы выратавалі мне іх, — вымавіла яна. — З таго часу я жадала ўбачыцца з вамі, каб падзякаваць вас... — Ен з упрашальным выглядам паціонуў плячыма. — І вось чаму вы сёння тут.

— Вы папрасілі палкоўніка запрасіць мяне?

— Не, не палкоўніка, а місіс Боул. І я папрасіла яе пасадзіць вас побач са мной. І гэта вышла вельмі ўдала. Усе заняты размовамі. Слухайце мяне і не перабівайце. Вы ведаецце ручай Мано?

— Так.

— Аказваецца, там шмат золата, вельмі шмат. Кожная заяўка цэніцца ў мільён далараў і больш. Участкі былі заняты толькі на дніях.

— Як-ж, памятаю — усе кігуліся туды.

— Так, ручай быў абыканы слупамі да самага небасхілу і прытокі таксама. А аказваецца, што на галоўным русле, на участак нумар трох, ніжэй Пробнага, заяўкі яшчэ не зроблена. Ручай знаходзіцца так далёка ад Даусона, што ўпаўнаважаны ўстанові шасцідзесяцідзённы тэрмін для падачы заяўкі. На ўсе участкі заяўкі зроблены, апрача нумара трох. Ен быў заняты нейкім Сайрэсам Джансонам. Потым гэты Сайрэс Джансон энік. Памер ён ці накіраваўся ўверх або ўніз па рацэ, гэтага ніхто не ведае. Як-бы там ні было, праз шэсць дзён наступае тэрмін падачы заяўкі, і той, хто зойме гэты ўчастак і першым прыдзе ў Даусон і зробіць заяўку, атрымае яго за уласнасць.

— Мільён далараў! — прамармытаў Смок.

— Гілкрист, якому належыць суседні ўчастак, ніжэй, прамыў на шэсцьсот далараў у адным тазе, узятым з русла. А ўчастак з другога боку яшчэ багацейшы. Я ведаю.

— Але-ж чаму не ўсе ведаюць пра гэта? — недаверліва запытаўся Смок.

— Пакрыху ўсе даведаюцца. Тайна гэтага ўчастка доўга захоўвалася і толькі цяпер выходзіць на паверхню. За добрую запрэжку праз якія-небудзь дваццаць чатыры гадзіны будуть плаціць страшэнныя гроши. Вось што я вам скажу: вы павінны лайсці пад прыстайнай прычынай, ледзь толькі скончыцца абед. Я гэта зрабіла. За вамі прыдзе індзеец з пісьмом. Вы прачытаеце яго, зробіце выгляд, быццам у вас ёсьць слепшая справа, папросіце прарабачэння і пойдзеце.

— Я... гм... я... не могу гэтага зрабіць.

— Глупства! — усклікнула Джой, паніжаючы голас. — Вы сёння-ж ноччу павінны спешна наладзіць справу з саба-

камі. Я ведаю дзве запрэжкі. Запрэжка Хансона — сэм вялікіх гудсонаўскіх сабак; ён хоча па чатырыста за кожную. Высокая цана для сённешняга дня, але не для заўтрашняга. І ў Сіткі Чарлея ёсьць восем малемутаў, за якіх ён просіць тры тысячы пяцьсот. Заўтра ён засмяецца, калі яму запрапануюць пяць тысяч. Ну, і ў вас ёсьць свае сабакі. І яшчэ вам прыдзеца купіць некалькі запрэжак. Усё гэта трэба зрабіць сёння-ж ноччу. Дабудзьце самых лепшых. Слаборніцтва будзе выйграна не толькі людзьмі, але і сабакамі. Усяго сто дзесяць міль, і подставы трэба размясціць як можна часцей.

— О, я бачу, вы хочаце заблытаць мяне ў гэтую гісторыю, — прамовіў Смок.

— Калі ў вас няма грошай на сабак, дык я...

Яна запнулася, але, перш чым паспела дагаварыцца, Смок сказаў:

— Не, я магу купіць сабак. Але... гм... вы не баіцёся, што гэта надзвычай рызыкоўная гульня?

— Пасля вашых подзвігаў за рулеткай¹ у «Элькгорне», — заглярэчыла яна, — я не баюся, што вы спалохаецца. Гэта свайго роду спорт, вы правы, — слаборніцтва на мільён і прытым з лепшымі бегунамі і пагонішчыкамі сабак ва ўсёй краіне. Зараз яны яшчэ не з'яўляюцца вашымі сапернікамі, але заўтра ў гэты час яны ўжо будуць імі, і сабакі будуць каштаваць даражэй, чым можа заплаціць за іх самыя багатыя чалавек. Вялікі Олаф ужо ў горадзе. Ён прыехаў сюды з Серкл-Сіці месяцы назад. Ён адзін з самых выдатных пагонішчыкаў сабак ва ўсёй краіне, і калі ён прыме ўдзел у слаборніцтве, дык будзе вашым самым небяспечным сапернікам. Потым яшчэ Біль з Арызоны. Ён доўгія гады быў прафесіяналам-правозчыкам і паштовым кур'ерам. Калі ён будзе слаборнічаць, дык увесь інтарэс будзе згрупаваны на ім і Вялікім Олафе.

— І вы хочаце выпусціць мяне ў якасці нікому невядомага коніка?

— Вось іменна. У гэтым ёсьць свае добрыя якасці. Нікому ў галаву не прыдзе западозрыць у вас сур'ёзнага саперніка. Нарэшце, вы, ці ведаецце, да гэтага часу лічыцца чечака. Вы не пражылі тут яшчэ і года. Ніхто не зверне на вас ніякай увагі да той хвіліны, пакуль вы не пачнече абганяць сапернікаў на зваротным шляху.

— І вось тут якраз коніку давядзеца паказаць клас, ці не гэтак?

¹ Р у л е т к а — азартная гульня.

Яна кіінула галавой і казала далей сур'ёзна:

— Памятайце, што я не дарую сабе того, што зрабіла з вамі на Бабіным ручай, пакуль вы не выйграеце гэтай заяўкі на Мано. І калі наогул хто-небудзь можа перамагчы ў гэтым спаборніцтве з старожыламі, дык гэта толькі вы!

Уся справа была ў тоне, якім яна гэта сказала. Смок адчуў, як гарачая хвала прыліла да яго сэрца і да галавы. Ен кінуў на яе шпаркі дапытлівы позірк, і, калі позіркі іх сустрэліся, яму здалося, што ён прачытаў у яе вачах нешта значна больш важнае, чым паведамленне аб tym, што Сайрэс Джансон не зрабіў заяўкі на свой участак.

— Я зраблю гэта, — сказаў ён, — я прыду першым!

Радасны блеск у яе вачах, здавалася, абяцаў яму большыя багацці, чым усё золата на Мано. Ен улавіў рух яе рукі, якая ляжала на каленях побач з ім, і пад прыкрыццем абруса, працягнуўшы сваю руку, напаткаў моцны поціск жаночых пальцаў. Па яго целу прабегла новая гарачая хвала.

«Што скажа на гэта Шорці?» нечакана мільганула ў яго галаве, калі ён прыняў сваю руку. Ен рэүнівым позіркам каўзануў па тварах фон-Шрэдэра і Джонса і ўпітай задаў сабе пытанне, ці разгадалі яны, якая выдатная і чароўная жанчына сядзіць ля яго.

Ен апрытомнёў пры гуках яе голасу і зразумеў, што яна яму нешта кажа.

— Справа ў tym, што Біль з Арызона белы індзеец, — казала яна. — А Вялікі Олаф, гэты паляўнічы на мядзведзяў і кароль снягоў, — сапраўдны дзікун. Ен можа перамагчы любога індзейца сваёй вытрымкай і выносливасцю, ён не ведае нічога, апрача гэтага жыцця сярод пустыні і холаду.

— Пра каго гэта вы кажаце? — умяшаўся ў размову капітан Канседайн з другога канца стала.

— Пра Вялікага Олафа, — адказвала Джой: — я рассказала містэру Белью пра яго выключную выносливасць у дарозе.

— Так, вы правы, — загуў голас капітана. — Вялікі Олаф — гэта самы выдатны хадок на Юконе. У бегу па снігу і ільду я гатовы ставіць за яго супроць самога нячысціка. У 1895 г. ён даставіў казённую пошту пасля таго, як два кур'еры замерзлі на Чылькуце, а трэці ўтапіўся ля Трыццатай мілі.

III

Смок ехаў на ручай Мано паціху, баючыся замарыць сабак перед спаборніцтвам. Апрача таго, ён знаёміўся з кожнай міляй шляху і з размяшчэннем подстаў. Набралася так

многа жадаючых прыняць узел у спаборніцтве, што сто дзесяць міль уяўлялі сабой нейкае расцягнутае паселішча. Усюды ўздоўж дарогі былі расстаўлены подставы. У фон-Шрэдэра, які ўзельнікаў у спаборніцтве выключна дзеля спорта, было не менш адзінацца запрэжак — свежая змена на кожныя дзесяць міль. Біль з Арызоны вымушан быў задаволіца восьмю. У Вялікага Олафа было сем — столькі-ж, колькі ў Смока. Увогуле, узельнікаў спаборніцтва было звыш сарака чалавек. Не кожны дзень нават на Залатай Поўначы мільён далараў выстаўляўся прызам на сабачых гонках. Краіна пазбавілася ўсіх сваіх сабак. Ні адна жывёла, якая вызначалася хуткасцю бегу і вынослівасцю, не мінула густога грэбня, які прачасаў усе цясніны і раўніны, вышукваючы сабак, і цэны на іх выраслі ўдвяя, нават учэцвера ў час гэтай страшэннай спекуляцыі.

Трэці нумар ніжэй Пробнага ўчастка знаходзіўся на адлегласці дзесяці міль ўгару па Мано ад вусця. Астатнія сто міль трэба было прарабіць па замерзламу руслу Юкона. На трэцім нумары было раскінута пяцьдзесят палатак і стаяла звыш трохсот сабак. Старыя калкі, убітыя шэсцьдзесят дзён назад Сайрэсам Джансонам, усё яшчэ былі на сваіх месцах, і кожны з узельнікаў часта пераходзіў на тэрыторыю заяўкі, таму што спаборніцтва на сабаках павінна было пачацца пасля спаборніцтва ў бегу з перашкодамі. Кожны павінен быў асабіста заняць заяўку, а гэта значыла, што ён павінен быў убіць два цэнтральныя калы, чатыры вуглавыя і двойчы пера-бегчы праз рэчку, першым накіравацца ў Даусон на сабаках.

Апрача таго, не павінна было быць «выскачак». К заняццу ўчастка належала прыступіць не раней поўночы на пятніцу. Не раней поўночы можна было ўбіць першы кол. Такое было распараджэнне ўпаўнаважанага па залатых справах у Даусоне, і капітан Канседайн выслаў атрад коннай паліцыі для падтрымання парадку. Узнікла спрэчка па пытанню аб розніцы паміж часам па сонцу і паліцэйскім часам, але капітан Канседайн загадаў, каб у разлік быў прыняты паліцэйскі час, і іменна па гадзінніку лейтэнанта Палока.

Дарога ішла ўздоўж роўнага русла рэчкі Мано; яна была менш двух футаў шырыні і цягнулася жалабком між высокімі сумётамі снегу, нанесенага за шмат месяцаў. Пытанне аб tym, якім чынам сорак з лішкам санак і трыста сабак будуть стартаўаць на такой вузкай бегавой дарожцы, займала ўсіх увагу.

— Хе! — сказаў Шорці. — Тут заварыща такая чортава каша, якой свет яшчэ не бачыў. Па-мойму, Смок, застаецца толькі адно: пусціць у ход сілу і кулакі і драбіваца наперад. Калі-б уся рэчка была пакрыта чыстым ільдом, і то на ёй нехапіла-б месца і дзюжыне запрэжак у рад. Думаецца мне, што тут завяжаца здаровая бойка. Калі ў нас на дарозе ака-жаца хто-небудзь, дык дазволь ужо мне пусціць у ход ку-лакі.

Смок паціснуў плячыма і непахвальна засміяўся.

— Не, не! — крыкнуў Шорці ў моцным хваліванні. — Што-б ні здарылася, ты не павінен умешваца. Ты не зможаш целых сто міль кіраваць сабакамі зламанай рукой, а гэта так і будзе, калі ты заедзеш каму-небудзь у сківіцу.

Смок кіўнуў.

— Ты правы, Шорці. Я не магу рызыкаваць.

— І яшчэ запамятай, — казаў далей Шорці, — што я буду прабіваць дарогу першыя дзесяць міль, а ты сядзі спакойна і не хвалюйся. Я даставлю цябе на Юкон, будзь спакойны. А там ужо справа за табой і за сабакамі. Ведаеш, што, па-мой-му, задумаш Шрэдэр? Першая запрэжка будзе стаяць у яго за чвертку мілі ўніз па рэчцы, і ён пазнае яе па зялёнаму ліхтару. Але мы яго перахітрым. Я заўсёды больш любіў чырвоны агонь.

IV

Удзень было ясна і холадна, але воблачная заслона за-крыла неба, і нач спусцілася цёплай і цёмнай, абяцаючы снег. Тэрмометр паказаў пятнаццаць градусаў ніжэй нуля, а для зімы ў Кландайку-мінус пятнаццаць — гэта вельмі цёпла.

За некалькі хвілін да наступлення поўночы Смок пакінуў Шорці з сабакамі за пяцьсот ярдаў уніз па рэчцы і далучыўся да астатніх удзельнікаў спаборніцтва на Трэцім нумары. Сорак пяць чалавек чакалі пачатку спаборніцтва на прыз у мільён далараў, якія Сайрэс Джансон пакінуў некранутымі ў мерзлай зямлі. У кожнага з удзельнікаў было па шэсць калоў і па цяжкаму драўлянаму малатку. Апрануты яны былі ў паркі, накшталт кашуль з тоўстай ламатканай матэрыі.

Лейтэнант Палок, у цяжкай мядзведжай фу特ры, пазіраў на гадзіннік пры святле кастра. Да поўночы заставалася адна хвіліна.

— Рыхтуйся! — скамандаваў ён, падымаючы ў правай руцэ рэвальвер і сочачы за секунднай стрэлкай.

Сорак пяць капюшонаў былі адкінуты назад. Сорак пяць пар рук скінулі рукавіцы. Сорак пяць пар макасінаў моцна ўпёрліся ва ўтаптацы снег. Потым сорак пяць калоў апусціліся ў снег і такая-ж колькасць малаткоў была ўзнята ў паветра.

Грымнулі стрэлы, і малаткі ўдарылі. Права Сайрэса Джансона на мільён было згублена. Каб пазбегчы таўханіны, лейтэнант Палок настаяў на tym, каб спачатку быў убіты ніжні цэнтральны кол, потым поўднёва-заходні і гэтак далей па ўсіх вуглах — і затым ужо, нарэшце, верхні цэнтральны кол ля самага шляху.

Смок убіў свой кол і пабег у ліку першых дванаццаці чалавек. Па вуглах гарэлі каstry, і ля кожнага кастра стаяў палісмен са спісам у руцэ, адзначаючы імёны спаборнічаючых. Кожны павінен быў называць сваё імя і паказаць палісмену свой твар. Гэта рабілася для таго, каб калы не ўбіваліся падстаўленымі асобамі, а сапраўдныя ўдзельнікі не імчаліся ў гэты час уніз па раце.

У першым вуглу ля кала Смока фон-Шрэдэр убіў свой. Іх малаткі ўдарылі адначасова. Калі калы былі ўбіты, ззаду наспелі іншыя ўдзельнікі; яны беглі з такой мітуслівай імклівасцю, быццам наўмысна жадалі перашкодзіць адзін другому, утварыўшы бойку і таўханіну. Прабіўшыся сярод штурханіны і называўшы сваё імя палісмену, Смок убачыў, як адзін з ўдзельнікаў наляцеў на барона, збіў яго з ног, і той упаў у снег. Але Смок не стаў чакаць. Наперадзе яго былі яшчэ другія. Пры святле патухаючага кастра ён зауважыў, няясныя абрысы спіны Вялікага Олафа. У поўднёва-заходнім вуглу ён і Вялікі Олаф ублі свае калы побач.

Гэты папярэдні бег з перашкодамі быў нялёгкай справай. Граніца ўчастка ўвогуле складала калі мілі, і большая частка яго прадстаўляла сабой няроўную карычневую паверхню, пакрытую снегам. Вакол Смока ўсе спатыкаліся і падалі, і не-калькі разоў ён сам ляцеў наперад на руці і на калені. Вялікі Олаф упаў так блізка, што Смок паваліўся на яго.

Ніжні цэнтральны кол быў убіты ля самага спуску да берага, і золаташукальнікі кінуліся ўніз па замерзламу руслу рэчки на процілеглы бераг. Тут, калі Смок карабкаўся ўгару, чыясыці рука схаліла яго за нагу і кінула ўніз. Пры патухаючым святле аддаленага кастра не было ніякай магчымасці ўбачыць, хто сыграў з ім такую штуку. Але Біль з Арызона, якога спасці такі-ж лёс, падняўся на ногі і з хрустам ударыў крыўдзіцеля прама ў твар кулаком. Смок бачыў і чуў гэта, падымаючыся на ногі. Аднак, перш чым ён пастлеў рушиць да

берага, удар кулака аглушыў яго і зваліў у снег. Ён, хістаючыся, падняўся, знайшоў вінаватага і размахнуўся, каб треснучь яго па сківіцы, потым успомніў настайленне Шорці і стрымаўся. У наступны момант нейчае падаючае цела ўдарыла яго пад каленкі, і ён зноў скіціўся ўніз.

Усё гэта было толькі начаткам таго, што будзе пасля, калі людзі дабяруцца да сваіх запрэжак. Людзі патокам накіраваліся на процілеглы бераг і ўліліся ў мітуслівы натоўп. Яны групкамі карабкаліся на бераг і групкамі ж падалі ўніз, сцягваемыя сваімі нецярплівымі таварышамі. Сыпаліся ўдары, праекляцці вырываліся з цяжка дыхаючых грудзей тых, хто яшчэ мог дыхаць, і Смок, які бачыў у сваім уяўленні твар Джой Гастэл, баяўся, каб не былі пущчаны ў ход драўляныя малаткі. Збіваемы з ног, падаючы пад ногі другім, рывочыся ў снезе ў пошуках згубленых калкоў, ён, нарэшце, выбраўся з гэтай таўханіны і ўскарабкаўся на бераг крыху ўбаку. Другія прарабілі тое-ж самае. На шчасце, многія беглі наперадзе Смока, накіроўваючыся да поўночна-заходняга вугла.

На поўдарозе да чацвертага вугла ён расцягнуўся і, падаючы, выпусціў свой апошні калок. Цэлыя пяць хвілін ён мацаў у цемені, перш чым знайшоў яго, і ўвесь час паўз яго, цяжка дыхаючы, беглі людзі. На шляху да апошняга вугла да ракі ён пачаў абланяць тых, для якіх прабег у адну мілю быў не па сілах. Унізе на рэчцы панавала сапраўднае вар'яцтва. Каля дзюжыны саней былі збіты ў кучу і перавернуты, і каля сотні сабак счаліся ў жорсткай бойцы. Сярод іх снавалі людзі, намагаючыся разняць ударамі дубін учапіўшыхся адна ў другую жывёлін. Акінуўшы беглым позіркам гэтае відовішча, Смок задаў сабе пытанне, ці ёсьць сярод фантастычных малюнкаў Дорэ¹ што-небудзь падобнае гэтаму.

Збегшы прыжкамі з берага ў баку ад коўзкага спуску, ён выбраўся на ўтаптаны санны шлях і дзякуючы гэтаму выйграў час. Тут на ўтаптаных стаянках па баках вузкай дарогі санкі і людзі стаялі ў чаканні адстаўшых бегуноў. Раптам ззаду пачулася скавытанне і брэх сабак, і Смок ледзь паспел адскочыць убок, у глыбокі снег. Паўз яго праімчаліся санкі, і ён разгледзеў чалавека, які стаяў у іх на каленях і страшэнна крываў. Але не паспелі санкі мінуць яго, як спыніліся з надзвычайнім трэскам. Раззлаваныя сабакі на адной з стаянок, пачуўшы прабягаўшых жывёл, вырваліся і накінуліся на іх. Смок аббег сабак і кінуўся наперад. Цяпер ён мог бачыць зя-

¹ Гюстаў Дорэ—вядомы французскі мастак.

лёны ліхтар фон-Шрэдэра і ніжэй, побач, чырвоны агонь, які адрозніваў яго ўласную запрэжку. Два чалавекі ахоўвалі сабак фон-Шрэдэра, стоячы з кароткімі дубінкамі між імі і да-рогай.

— Эй, Смок, сюды! Эй, Смок, сюды! — пачуў ён усхваля-ваны голас Шорці.

— Іду! — прахроп ён.

Пры святле чырвонага ліхтара ён убачыў, што снег увесь зрыты і вытаптаны, і па цяжкаму дыханню свайго таварыша зразумеў, што тут адбывалася бойка. Ён кінуўся да санак і ў Імгненне вока паваліўся ў іх. Шорці ўзмахнуў бізуном і крикнуў:

— Пайшлі! Гэй вы, д'яблы! Жыві!

Сабакі нацягнулі пастромкі, санкі шалбна сарваліся з месца і паймчаліся. Гэта былі вялікія жывёлы — гудсонаўская пры-завая запрэжка Хансона, — і Смок выбраў яе для першага пе-рагону: дзесяць міль па рэчы Мано, цяжкі пераход праз парог ля вусця і, нарэшце, першыя дзесяць міль па Юкону.

— Колькі чалавек наперадзе? — запытаўся ён.

— Маўчи і беражы дыханне, — адказаў Шорці. — Го! Гэй вы, чэрці! Шавяліцеся! Наперад, наперад!

Ён бег за санкамі, тримаючыся за кароткую вяроўку. Смок не мог бачыць яго; не бачыў ён таксама і санак, на якіх ляжаў сам, расцягнуўшыся ва ўвесь рост. Агні засталіся ззаду, і яны імчаліся, прапрываючы сцяну змроку з хуткасцю, на якую толькі былі здольны сабакі. Ахутваючая цемра была амаль адчуўальнай і здавалася нечым рэчавым.

Смок адчуў, як санкі, робячы нябачаны паварот, наехалі на нешта наперадзе, і ўслед за tym пачулася гірчэнне сабак, пракляцці і лаянка. Гэтае месца пасля было вядома пад наз-ваю Цяніны Барнея і Слакума. Тут запрэжкі гэтых двух шу-кальнікаў сутыкнуліся, і ў іх на поўным бягу ўрэзаліся сем вялізных сабак Смока. Узбуджэнне гэтай ночы давяло гэтых поўпрырученых ваўкоў да шаленства. Кландайскіх сабак, якімі кіруюць без лейцаў, спыняюць звычайна толькі крыкам, і зараз не было ніякай магчымасці спыніць грызню, якая завя-залася на вузкай дарозе. Ззаду адны санкі за другімі ўраза-ліся ў звалку. На людзей, якім ужо амаль удалося разблытаць свае запрэжкі, кацілася лавіна новых сабак, добра накормле-ных, адпачыўшых і рваўшыхся ў бой.

— А ну, ударым ды праскочым наперад! — пракрычаў Шорці на вуха свайму таварышу. — Глядзі беражы свае ку-лакі. Расцягніся і ляжы, я спраўлюся адзін!

Што здарылася за наступныя поўгадзіны, Смок ніколі не мог ясна прыпомніць. Нарэшце ён выбраўся з усяго гэтага зусім абясцілена, задыхаючыся, з сківіцаю, разбітай ударам кулака, з болем у плячи ад удара дубінай, адчуваючы, што ў яго па назе, разарванай сабачымі клыкамі, цячэ цёплая кроў, а абодва рукавы паркі парваны на кавалкі. Нібы ў сне, у той час як ззаду іх яшчэ бушавала бойка, ён пачаў дапамагаць Шорці перапрагаць сабак. Адну, паміраючую, яны выразалі з запрэжкі і ў цемры, навошчуп наладзілі пашкоджаную збрю.

— Цяпер ляж і аддышыся добра! — скамандаваў Шорці.

І сабакі паймчаліся ў цемру, уніз па Мано, перасеклі доўгія парогі і выехалі на Юкон. Тут, пры зліці Мано з вялікай ракой, нехта запаліў касцёр, і тут Шорці развітаўся са Смокам. Пры святле кастра, калі санкі паймчалі сабакі, Смок захаваў у сваёй памяці незабытную карціну Поўначы: гэта была фігура Шорці, які ішоў, хістаючыся і накульгаючы, па снягу і пасылаў Смоку наўздагон бадзёрыя парады; адно вока ў яго пачарнела і закрылася, кісці рук былі пакрыты царапінамі і сінякамі, з рукі, разарванай вышэй локця сабачымі клыкамі, лілася кроў.

V

— Колькі чалавек наперадзе? — запытаў Смок, кідаючы сваіх змораных гудсонаўскіх сабак і пераскокваючы ў чакаўшыя яго санкі на першай подставе.

— Я налічыў адзінаццаць! — крыкнуў чалавек яму наўздагон, таму што Смок ужо пранёсся далей на сваіх новых сабаках.

Яны павінны былі везці яго пятнаццаць міль да наступнай змены, якая, у сваю чаргу, даставіць яго да Белай ракі. Сабак было дзесяць, але гэта была яго самая слабая запрэжка. Двасцать пяць міль між Белай ракой і Шасцідзесятай міляй былі падзелены на дзве змены з-за награмаджэння лёду, і тут яго чакалі дзве самыя моцныя, вынослівія запрэжкі.

Ён ляжаў ніцма, выцягнуўшыся вялікую рост, трymаючыся абодвумя рукамі за санкі. Як толькі сабакі замаруджвалі свой імклівы бег, ён прыўзімаўся на калені і, апіраючыся ў няўстойлівай роўнавазе на адну рuku, з крыкам і гіканнем замахваўся на іх бізуном. Як ні слабая была яго запрэжка, яму ўдалося перагнаць двое санак да Белай ракі.

Тут у час лёдаставу кавалкі лёду ўтварылі бар'ер; ён ад-
гарадзіў на працягу мілі незамерзлую прастору вады, якая
цяпер была пакрыта гладкім лёдам. Гэтая роўная паверхня
давала магчымасць спаборнічаючым мяняць сабак на хаду,
і тут уздоўж усяго шляху стаялі напагатове свежыя змены
сабак.

Пераехаўшы бар'ер і спусціўшыся на гладкую паверхню,
Смок паляцеў на ўсю хуткасць і крыкнуў гучным голасам:

— Білі! Білі!

Білі пачуў яго і адказаў. Пры святле некалькіх кастроў на
ільду Смок убачыў санкі, якія вынырнулі збоку і памчаліся
да яго. Сабакі былі свежыя і нагналі яго. Калі санкі пароўня-
ліся, ён пераскочыў у іх, і Білі хутка ад'ехаў.

— Дзе Вялікі Олаф? — крыкнуў Смок.

— Наперадзе ўсіх, — прагучэў у адказ голас Білі, і кас-
тры засталіся ззаду, а Смок зноў імчаўся наперад праз не-
транікальную сцяну змроку.

Сярод лёдавых награмаджэнняў на гэтым перагоне, дзе
шлях ішоў праз хаос наварочаных ледзяных крыг, Смок са-
скочыў з перадка санак і, склопіўшыся за канец вяроўкі, бег
за карэннікам. Такім чынам ён перагнаў троє санак. Там
нешта здарылася, і ён чуў, як людзі выразалі з запрэжак са-
бак і ладзілі збрью.

У лёдавых награмаджэннях наступнага кароткага пера-
гону на шляху да Шасцідзесятай мілі ён перагнаў яшчэ дзве
запрэжкі. Цяпер ён добра зразумеў, што адбылося з імі. Яго
уласны сабака вывіхнуў сустаў, не ў сілах быў утрымашца на
нагах і заблытаўся ў збрui. Другія сабакі з запрэжкі, раззлаваў-
шыся, накінуліся на гэтага сабаку, пусціўшы ў ход свое клыкі,
і Смок вымушан быў уціхамірыць іх цяжкай рукаяткай свай-
го бізуна. Калі ён выразаў з запрэжкі скалечаную жывёліну,
ён пачуў ззаду сябе жаласлівы віск сабак і чалавечы голас,
які здаўся яму знаёмым. Гэта быў фон-Шрэдэр. Смок крык-
нуў, каб ён не наехаў на санкі. і барон, гікнуўшы на сваіх са-
бак і размахваючы шастом, аб'ехаў яго на адлегласці якіх-
небудзь дванаццаці футаў. Змрок быў такі непранікальны,
што Смок чуў, як той перагнаў яго, але нічога не бачыў.

На гладкай паверхні ільду каля факторы ля Шасцідзеся-
тай мілі Смок дагнаў яшчэ двое санак. Усе толькі што памя-
нялі сабак і на працягу ляці хвілін імчаліся поплеч. Людзі
стаялі на каленях, падганяючы звар'яцэльых жывёл крыкамі і
ўдарамі бізуна. Смок раней дакладна вывучыў гэтую частку

шляху і ў час заўважыў вялікую сасну на беразе, якая ледзь была бачна пры святле кастроў. За гэтай сасной панаваў не толькі змрок—тут нечакана абрывалася і гладкая ледзянная паверхня. У гэтым месцы, ён ведаў, дарога звужвалася да шырыні адных санак. Нагнуўшыся наперад, ён скліпіўся за вяроўку і прыцягнуў санкі да карэнніка. Затым ён скліпіў жывёлу за заднія ногі і паяцгнуў яе да сябе. З злосным гірчэннем сабака намагаўся ўсадзіць у яго свае клыкі, але быў зацягнуты наперад другімі сабакамі. Яго цела адыграла ролю тормаза, і дзве другія запрэжкі, якія ішлі побач, рынуліся наперад, у цемру вузкага праходу.

Смок пачуў трэск і грукат сутыкнення, выпусціў карэнніка, скліпіў шост і пагнаў сваю запрэжку ўправа, у рыхлы снег, дзе сабакі, якія ірваліся наперад, правальваліся па самае горла. Гэта было вельмі цяжка, але затое ён перагнаў дзве запрэжкі, якія сутыкнуліся, і паспяхова выбраўся на ўтаптаны шлях.

VI

На Шасцідзесятай мілі Смок атрымаў зноў слабую запрэжку, і хоць дарога была нядрэнная, тым не менш ён скарыціў гэты пераход да пятнаццаці міль. Дзве апошнія запрэжкі павінны былі даставіць яго ў Даусон да заявачнай канторы, і Смок выбраў для гэтых апошніх двух перагонаў лепшых сваіх сабак.

Сам Сітка Чарлей чакаў Смока з восьмю малемутамі, якія павінны былі перакінуць яго на дваццаць міль наперад, а для фініша з перагонам у пятнаццаць міль была прызначана яго ўласная запрэжка—запрэжка, з якой ён не расставаўся ўсю зіму і хадзіў на пошуку Возера Нечаканасцей.

Тыя двое, якія сутыкнуліся ля Шасцідзесятай мілі, так і не дагналі яго, але, з другога боку, і яго ўласная запрэжка не магла дагнаць ні аднаго з трох чалавек, якія былі неперадзе. Хоць яго сабакам неставала вытрымкі і хуткасці, яны беглі з усіх сіл, і амаль не было неабходнасці падганяць іх, каб яны ішлі поўным ходам. Смоку заставалася толькі ляжаць ніцма і тримацца за санкі. Час-ад-часу ён вылятаў з цемры ў кальцо святла каля гарэўшага кастра, лавіў імгненнную карціну захутаных у пушніну людзей, якія стаялі ля запрэжаных і чакаючых сабак, і зноў тануў у цемры. Міля за міляй ён імчаўся наперад, і ў яго вушах чулася толькі рыпенне снегу пад палазамі санак. Амаль механічна ён утрымліваўся ў санках, калі яны ныралі і падымаліся ўгару ці раскатваліся

на паваротах ракі. Тры твары адзін за другім, па чарзе без усякай відавочнай сувязі і паслядоўнасці, паўставалі ў яго ўяўленні: твар Джой Гастэл, вясёлы і смелы; твар Шорці, збітага і замучанага ў бойцы на Мано; і, нарэшце, маршчыністы твар Джона Белью, строгі, нібы выліты з жалеза,— такая няўольная была яго суровасць. Часамі Смоку хацелаася моцна закрычаць і зацягнуць песню лікуючай урачыстасці, калі ён успамінаў рэдакцыю «Хвалі», свой раман з жыцця Сан-Францыска, які так і застаўся няскончаным, і ўсю нікчэмнасць таго пустога, беззмястоўнага жыцця.

Было шэрае ранішнє світанне, калі ён змяніў сваіх эмраных сабак на восем свежых малемутаў. Яны былі лягчэй гудсонаўскіх, маглі развіць яшчэ большую хуткасць і імчаліся з нястомнасцю сапраўдных ваўкоў. Сітка Чарлей называў яму па чарзе імёны ідучых наперадзе: Вялікі Олаф у галаве, другім Біль з Арызона і трэцім фон-Шрэдэр. Гэта былі лепшыя гоншчыкі ва ўсёй краіне. Яшчэ да таго, як Смок пакінуў Даусон, на іх спрачалаіся ў заклад і пры гэтым ставілі імёны гоншчыкаў якраз у такім парадку. Яны спаборнічалі на адзін мільён, а ставілі ў заклад не менш чым на поўмільёна. Ніводзін чалавек не ставіў на Смока, які, не гледзячы на некалькі яго ўсім вядомых подзвігаў, усё-такі лічыўся чэчака, якому належала яшчэ шмат чаму вучыцца.

Калі развіднела, Смок заўважыў наперадзе санкі, і праз якія-небудзь поўгадзіны яго запрэжка нагнала іх. І толькі тады, калі чалавек у санках азірнуўся, каб вымавіць прывітанне, Смок пазнаў у ім Біля з Арызона. Відавочна, фон-Шрэдэр перагнаў яго. Добра выкатаная дарога была празмеру вузкая, па баках ляжаў рыхлы снег, і Смоку давялося яшчэ з поўгадзіны ехаць ззаду. Потым яны дасягнулі лёдавага награмаджэння, за якім пачыналася роўная прастора з цэлым радам стаянак, дзе снег быў утаптаны на шырокай плошчы. Стоячы на каленях, размахваючы бізуном і голасна пакрыквавучы на сабак, Смок выехаў наперад. Ён заўважыў, што правая рука ў Біля з Арызона вісіць нібы плечы і ён вымушан быў трymаць бізун у левай руцэ. Білю было вельмі нязручна, бо ён не мог трymацца, яму няспынна даводзілася кідаць бізун і хапацца за санкі, каб не быць выкінутым. Смок успомніў бойку на рэчцы ля Трэцяга нумара, ніжэй Пробнага, і ўсё зразумеў. Шорці даў яму добрую параду.

— Што такое з вамі? — запытаў Смок, аблікуючы Біля з Арызона.

— Датраўды, не ведаю, — адказаў Біль. — Налэўна, я звіхнуў сабе плячо ў бойцы.

Пакрыху ён пачаў адставаць, так што, калі наперадзе паказалася наступная подстава, ён адстаў на добрыя поўмілі. Далей, наперадзе, віднеліся поплеч Вялікі Олаф і фон-Шрэдэр. Зноў Смок падняўся на калені і развіў у сваіх змораных сабак хуткасць, якую здолен развіць толькі чалавек, валодаючы пачуццём сапраўднага пагоншчыка сабак. Ён пад'ехаў у прытык к задку санак фон-Шрэдэра, і ў такім парадку троє санак выехаў на гладкую паверхню ніжэй награмаджэння, дзе стаяла ў чаканні мноства людзей з сабакамі. Даусон быў у пятнаццаці мілях.

Фон-Шрэдэр з яго дзесяцімільнымі подставамі змяніў сабак за пяць міль адсюль і павінен быў змяніць запрэжку на пяць міль далей. Ён імчаўся ўперад, паганяючы сваіх сабак, поўным ходам. Вялікі Олаф і Смок на хаду перамянілі свае запрэжкі, і іх свежыя сабакі зараз-жа перагналі барона. Вялікі Олаф ішоў наперадзе, Смок ішоў за ім па вузкаму шляху.

«Пакуль нядрэнна, але не зусім яшчэ добра», падумаў Смок.

Фон-Шрэдэр, які цяпер ішоў ззаду, не быў яму небяспечным. Але наперадзе ішоў лепшы пагоншчык сабак ва ўсей краіне, і перагнаць яго здавалася немагчымым. Зноў і зноў Смок прымушаў свайго вожака даганіць санкі Вялікага Олафа, і кожны раз Олаф уходзіў ўперад. Смок здавальняўся тым, што неадступна ішоў за ім. Слаборніцтва яшчэ не было прайграна, на працягу пятнаццаці міль многае можа здарыцца...

За тры мілі да Даусона сапраўды нешта адбылося. На вялікае здзіўленне Смока Вялікі Олаф падняўся, намагаючыся выціснуць праклёнамі і ўдарамі бізуна апошнюю унцыю сіл са сваіх сабак. Гэта была мера, якую патрэбна было прыберагчы на апошнія сто ярдаў, замест таго каб ужываць за тры мілі да фініша. Хоць гэта была відавочная гібелль для сабак, Смок паследаваў яго прыкладу. Яго уласная запрэжка была цудоўная. На Юконе не было лепш трэіраваных і выхаджаных сабак. Смок-жэ працаваў разам з імі, еў і спаў разам з імі, добра ведаў індывідуальнасць кожнага сабакі, ведаў, як лепш выкарыстаць розум кожнага з іх і як лепш выцягнуць з яго апошнюю кроплю волі.

Яны падняліся на невялікі ледзяны ўзгорак, з'ехаў на роўную паверхню. Вялікі Олаф ішоў усяго футаў на

пяцьдзесят уперадзе. Раптам збоку паказаліся санкі і накіраваліся прости да яго, і тут Смок зразумеў адчайную меру Олафа. Ён хацеў выйсці ўперад да подставы. Гэтая свежая запрэжка, якая павінна была даставіць яго ў Даусон, была нечаканасцю для ўсіх. Нават людзі, ставіўшыя на яго, і тыя нічога не ведалі пра яе.

Смок сабраў усе свае сілы, каб перагнаць праціўніка, пакуль той будзе мяняць запрэжку. Пусціўшы сваіх сабак на ўсю моц, Смок пакрыў раздзяляўшую іх адзін ад другога адлегласць. Узмахамі і ўдарамі бізуна ён прымусіў іх уязць убок, і яго важак параўняўся з карэннікам Вялікага Олафа і пабег побач. З другога боку, уроўні з імі, ішлі санкі для змены. Пры той хуткасці, з якой яны ішлі, Вялікі Олаф не адважваўся пераскочыць на хаду. Калі-б ён прамахнуўся і ўпаў, Смок вышаў-бы наперад і спаборніцтва было-б для Олафа прайграна.

Вялікі Олаф зрабіў яшчэ адно намаганне, каб быць першым, і цудоўным рыўком выкінуў сваіх сабак наперад. Аднак важак Смока прадаўжаў ісці нароўні з яго карэннікам. З поўмілі трое санак імчаліся побач. Роўная прастора падыходзіла к канцу, калі Вялікі Олаф нарэшце рыскнуў. Калі санкі на поўным хаду наблізіліся адны да другіх, ён скочыў і алынуўся на каленях, гікамі і ўзмахамі бізуна падганяючы свежую запрэжку. Адкрытая прастора пераходзіла ў вузкую сцежку, і ён лагнаў на яе сваіх сабак, выйграўшы які-небудзь ярд.

«Чалавек не лічыцца пераможаным, пакуль ён не пераможаны», вырашыў Смок, і Вялікі Олаф як які намагаўся, не мог адараўцаца ад Смока. Ні адна з запрэжак, якімі за гэтую ноч кіраваў Смок, не змагла-б вытрымаць такой страшнай хуткасці, якую развіла свежая змена сабак — ні адна запрэжка, апрача яго ўласной. І тым не менш гэтая хуткасць усё-такі была страшнай, і калі ён агінаў уцёс калі Кландайк-Сіці, ён адчуў, што апошнія сілы пакідаюць яго жывёлін. Непрыметна яны пачалі адставаць, і фут за футам Вялікі Олаф пачаў уходзіць уперад, пакуль не адышоў на цэлых дваццаць ярдаў.

Насельніцтва Кландайк-Сіці, якое сабралася на лёдзе, сустрэла іх крыкамі захаплення. У гэтым месцы Кландайк упадае ў Юкон, і ў поўмілі адсюль на поўночным беразе ляжыць Даусон. Зноў пачуўся выбух гучных воклічаў, і Смок зауважыў санкі, якія імчаліся прости да яго. Ён пазнаў цудоўных сабак: гэта былі сабакі Джой Гастэл. І сама Джой

Гастэл кіравала імі. Капюшон яе вавёркавай паркі быў адкінуты назад, і авал яе твара, які нагадваў камею¹, вызначаўся на фоне густой масы валасоў. Яна скінула рукавіцы і голымі рукамі сціскала бізун і край санак.

— Пераскоквайце! — крыкнула яна, калі яе важак парадуяўся з важаком Смока.

Смок скочыў у санкі ззаду яе. Санкі пахінуліся ад цяжару яго цела, але яна ўтрымалася на каленях, размахваючы бізуном.

— Гэй вы! Жывей! Чук! Чук! — крычала яна, і сабакі скавыталі і брахалі, загарэўшыся жаданнем перагнаць Вялікага Олафа.

І калі яе важак парадуяўся з санкамі Вялікага Олафа і ярд за ярдам пачаў выбірацца наперад, вялізны натоўп народу на беразе Даусона канчаткова звар'яцеў. Натоўп і сапраўды быў вялізны, таму што ўсе золатащулкальнікі пакідалі свае інструменты на беразе рэчак і з'явіліся сюды, каб зірнуць на вынікі спаборніцства, і не было такога вар'яцтва, якое не апраўдвалася-б у гэтym апошнім перагоне на сто дзесятай вярсце.

— Калі вы выйдзеце наперад, я саскочу! — крыкнула Джой праз плячо Смоку.

Смок паспрабаваў быў пярэчыць.

— І не забывайце кругота павароту на поўдарозе да пад'ёму, — папярэдзіла яна яго.

Абедзве запрэжкі беглі цяпер побач, раздзеленыя шасцю-сямю футамі. Вялікаму Олафу пашанцавала падагнаць свою запрэжку ўдарамі бізуна і крыкамі. Потым марудна, па дзюйму, важак Джой пачаў выступаць наперад.

— Рыхтуйцеся! — крыкнула яна Смоку. — Зараз я пакіну вас! Бярыце бізун!

І ў той самы момант, калі ён мяняў руку, каб узяць бізун, прагучэў папераджальны крык Вялікага Олафа. Але было ўжо позна. Яго важак, раззлаваны tym, што яго пераганяюць, кінуўся ў атаку і ўсадзіў свае клыкі ў бок важаку Джой. Затым усе сабакі ўчастніці адзін другому ў горла. Санкі наехалі на сабак, якія грызліся, і перавярнуліся. Смок з цяжкасцю падняўся на ногі і кінуўся падымаць Джой, але яна адпіхнула яго, крыкнуўши:

— Бяжыце!

¹ К а м е я — выпуклы партрэт, выражанны на камеі. Старожытная камея адзначающа тонасцю і выражнасцю ліній.

Уперадзе на адлегласці пяцідзесяці футаў ужо бег Вялікі Олаф, цвёрда вырашыўшы выйсці пераможцам з спаборніцтва. Смок паслухаўся, і калі абодва праціўнікі дабраліся да пачатку пад'ёму на Даусон, Смок нагнаў свайго саперніка. Але на вышыні Вялікі Олаф зрабіў намаганне, ірвануўся наперад і выйграў каля дванаццаці футаў.

За пяць кварталаў уніз па галоўнай вуліцы знаходзілася заявачная кантора. Вуліца была запоўнена народам, нібы на парадзе. Не так ужо лёгка было Смоку нагнаць свайго гіганта-саперніка, а калі ён яго нагнаў, дык перагнаць яго было ўжо немагчыма. Бок-аб-бок беглі яны па вузкаму праходу сярод шчыльных сцен захутаных у футры людзей, якія крычалі. То адзін з іх, то другі вялікім сударгавым прыжком выходзіў наперад на які-небудзь дзюйм толькі для таго, каб зараз-жа згубіць яго.

Калі тая хуткасць, з якою яны імчаліся раней, была забойніцкай для сабак, хуткасць, развітая імі цяпер, была не менш забойніцкай для іх саміх. Але яны змагаліся на мільён далаўрай і на вялікі гонар на Юконе. Адзінае воікавае ўражанне, успрынятае Смокам у час апошняга шалёнага бегу, было пачуццё здзілэння, што ў Кландайку так шмат народу. Да гэтага часу яму ніколі не прыходзілася бачыць усіх адразу.

Міжвольна ён замарудзіў бег, і Вялікі Олаф ірвануўся наперад. Смоку здавалася, што ў яго зараз разарвецца сэрца, і ён ужо зусім не адчуваў пад сабой ног. Ен ведаў толькі, што ногі ляцяць пад ім, але не ўйдзяць сабе, якім чынам ён прымушае іх ляцець і як ім пащенцавала данесці яго да гіганта-саперніка.

Адчыненыя дзвёры заявачнай канторы паказаліся перад імі. Абодва сапернікі зрабілі апошняе, нязначнае і дарэмнае намаганне. Ні адзін з іх не мог перагнаць другога, і бок-аб-бок яны ладбеглі да дзвярэй, сутыкнуліся адзін з другім і расцягнуліся на падлозе канторы.

Яны селі, але падняцца не маглі. Вялікі Олаф, ablіваючыся потам, цяжка дыхаў, ловячы паветра раскрытым ротам і дарэмна намагаючыся вымавіць нешта. Затым ён працягнуў руку; у значэнні гэтага руху нельга было памыліцца. Смок таксама працягнуў руку, і праціўнікі злучыліся ў моцным рукапашці.

— Ну, і задалі-ж вы жару!—пачуў Смок слоўы кантра-лёра па залатых справах, але гэта было нібы ў сне, і голас быў якісьці слабы і далёкі.—І я могу сказаць адно: вы або-

два выйграі. Давядзеца вам падзяліць участак папалам. Вы кампаньёны.

Іх рукі падняліся ўгару, пасля апусціліся ў знак таго, што гэтае рашэнне пацверджана. Вялікі Олаф даволі выразна заўкаў галавой і прабурчэў нешта. Нарэшце яму ўдалося загаварыць.

— Пракляты вы чэчака!—прашалтаў ён, але ў гэтых сло-вах гучэла захапленне.—Не ведаю, як вы гэта зрабілі, але ўсё-ж вы гэта зрабілі.

Перад канторай на вуліцы гуў вялізны натоўп, і памяшканне канторы было бітком набіта людзьмі. Смок і Вялікі Олаф зрабілі спробу ўстаць і дапамаглі адзін другому. Смок адчуваў у нагах страшэнную слабасць і захістаўся, нібы л'яны. Вялікі Олаф, хістаючыся, шагнуў да яго.

— Мне вельмі шкада, што мае сабакі накінуцца на ваших.

— Што-ж вы маглі зрабіць!—адказаў Смок.—Я чуў, як вы крычалі.

— Паслухайце,—казаў далей Вялікі Олаф, і вочы ў яго заблішчэлі,—слаўная яна, гэтая дзяўчына, чартоўскі славная. Ці не праўда?

— Так, чартоўскі славная дзяўчына!—згадзіўся Смок.

З М Е С Т

Смак мяса	3
На Бабія ручай за золатам	27
Слаборыцтва на піршынства	43

Рынок
Техника
Карта
АТ
План